

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 284 (6260) | 11 снежня 1938 г., нядзеля | ЦЕНА 10 КАП.

НАСУСТРАЧ СЛАЎНАМУ ЮБІЛЕЮ

Дваццаць дзея адляляюць нас ад слаўнай гістарычнай даты — 20-годдзя ўрадавага Беларускага Саюза.

Дваццаць год таму назад, у вясновыя снежанскія дні, Чырвоная Армія маладой краіны Совету, падтрыманая ўсенародным партызанскім рухам, смелым націскам выгнала з прадзелу Беларусі нямецкіх інтэрвэнтаў.

Перша студзеня 1919 года маніфэстам 1-га рэволюцыйнага ўрада Беларусі была абвешчана рэспубліка Совету. Уся паўната ўлады перайшла ў рукі Совету рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў. Прадваяная контррэволюцыйная беларуская рада была абвешчана па-за законам. Так пачалася новая эра ў жыцці беларускага народа.

Барцьбой беларускага народа за вызваленне ад акуп рабства, прыгнечанні і эксплуатацыі, за самавызначэнне, за сацыялістычную дзяржаўнасць, кіравала родная большавіцкая партыя. Яна калыбела народнага да новага жыцця вікамі прыгнечанага беларускага народа сталі ваяцкія правяды працоўных усіх краін, геніяльныя стратэгія пролетарскай рэволюцыі Ленін і Сталін, Ленін і Сталін — твары Беларусі СССР.

Сава свабоду, сацыялістычную дзяржаўнасць, новае шчаслівае жыццё працоўныя Беларусі заваявалі пры нястомнай дапамозе вялікага рускага народа, усіх брацкіх народаў краіны Совету ў барацьбе з шматлікімі ворагамі сацыялізма: траціцкімі-бухарынскімі і нацыяналістычнымі бандытамі, асэрмі, меншавікамі, будаўцамі і іншымі зраднікамі. На палях Беларусі, за ішчыце беларускага народа супроць беларускіх банд і нямецкіх інтэрвэнтаў, амагаліся лепшыя сыны рускага, украінскага і іншых брацкіх народаў краіны сацыялізма.

Вікамі беларускі народ прыгнечаны польскімі панамі, літоўскімі князямі, рускімі і беларускімі капіталістамі, памешчыкамі, кулакамі і купцамі. Царскі ўрад ператварыў Беларусь ў сваю калонію, а рабочых і сялян у паднявольных рабаў. Вязьніцкім горама, слязьмі і крывёю была напоўнена гісторыя беларускага народа да Кастрычніцкай рэволюцыі.

Разбуішы ланцугі рабства і няволі, высокая падняўшы чырвоны сцяг Совету, працоўныя Беларусі ўзялі свой лёс у свае ўласныя рукі і сталі пад кіраўніцтвам партыі большавікоў будаваць новае жыццё, аснованае на прыных камунізма, на фундаменце непарушнай дружбы народаў.

У гэты перадаблельныя дні беларускі народ падвостіць вынікі сваёй дзвастаціпаўнай барацьбы за будаўніцтва сацыялізма, гаспадарчым вокам ён аглядае дасягнутыя поспехі. Прыдоен каласальных шлях барацьбы і перамог. З адставай у мінулым калоніі парскага самадзяраўства Беларусь ператворана ў квітэноўна-індустрыяльна-калгасную ордэнавую саветскую сацыялістычную рэспубліку.

Да Кастрычніцкай рэволюцыі на тэрыторыі імпэрыяльнай Саветскай Беларусі не было амаль ніякай прамысловасці, сельскага гаспадарка бедных і сярэньніх сялян цягнула жалкае існаванне. Працоўныя былі пазбавлены сама неабходных сродкаў да існавання. Падарожнікі, выпадкова прылэдзашыя ў дарэволюцыйныя беларускія губерні, звячэйна заносілі ў свае дзёнікі: галодны, унылы краі, суцэльна бялыя, бескултурны, іх зрок прастаўлялася такая картина: абарваныя, абросьні паўгалодныя людзі бядзельніца па гарадах у пошуках заробкаў на кавалка хлеба. У вёсках на невялікіх кавалках зямлі ад ранна да цёмна гарпаліся змораныя беднякі-сяляне, іх жонкі і дзеці. У яўрэйскіх мястэчках —

цары аседласці-гінулі з галаду тысячы беднякоў-яўрэў.

У гэты-ж час у асабных палацах ішло разгульнае жыццё за кошт народа. У памешчыцкіх майбтах гнулі оспы, падваргаючыся нечалавечай эксплуатацыі, дзесяткі тысяч батракоў. Усё гэтае праклятае жыццё беззавартна канула ў вечнасць. Цяпер беларускі народ жыве шчаслівым радасным жыццём. Пабулаана зусім новая індустрыя, узведзены гіганцкія прадпрыемствы, аснотаны пералавоў тэхніка. Дастаткова назваць адну лічбу: прадпрыемствы Саветскай Беларусі выпускаюць зараз прадукцыі больш чым на два мільярды рублёў, супроць якіх-небудзь 90 мільянаў у 1918 годзе. Сацыялістычная сельская гаспадарка зусім амаліла твар беларускай вёскі. Па-новаму, культурна і заможна жыве беларускае сялянства. На сацыялістычных палях Беларусі зараз прапуноў тысячы трактараў, камбайнаў, дзэсяткі тысяч складаных сельскагаспадарчых машын.

Заваяла і расквітнела нацыянальная па форме і сацыялістычная па зместу культура беларускага народа. Усё гэтых выдатных перамог беларускі народ дабіўся пад кіраўніцтвам большавіцкай партыі, дзякуючы правільнаму ажыццяўленню ленынска-сталінскай нацыянальнай палітыкі, дзякуючы нястомным клопам аб беларускім народзе вялікага і мудрага Сталіна. Велізарныя перамогі сацыялізма запісаны ў вялікай Сталінскай Канстытуцыі, другою гадвіну якой народы краіны Совету а такім уздымам і натхненнем адвосткавалі некалькі дзея таму назад.

З велізарным палітычным уздымам рыхтуюцца працоўныя Беларусі да гістарычнага юбілея. Зусім натуральна і імкненні рабочых, інжынера-тэхнічных работнікаў, служачых, калгаснікаў сустраць радаснае ўсенароднае овіта 20-годдзя БССР новымі вытворчымі перамогамі.

Сёння мы публікуем зварот рабочых і работніц менскай фабрыкі «Кастрычнік», у якім яны заклікаюць усіх рабочых і работніц, камандзіраў вытворчасці, членаў арцеляў прадоўжыць і ішчыце больш разгарнуць пачатак у перадастрычніцкія дні сацыялістычнае саборніцтва і прынесці нашай радзіме новыя, багатыя вытворчыя паларункі да 20-годдзя БССР.

Зварот менскай швейнай фабрыкі глыбокай любоўю да нашай радзімы і поўнаючы выражае імкненні працоўных БССР. Няма оумнення, што ён сустрае гарачае падтрыманне на усіх прадпрыемствах, у арцелях, калгасах і саўгасах Саветскай Беларусі.

Многія нашы прадпрыемствы сустракаюць гадвіну выбару ў Вярхоўны Совет СССР поўным выкананнем гадвіны планаў. Прадоўжыўшы і разгарнуўшы ішчыце шырокі сацыялістычны саборніцтва, памнажаючы і шырока ўкараваючы стыханаўскія метады работы, камандзіры вытворчасці, стыханаўцы і стыханаўкі даб'юцца ўзорнай падрыхтоўкі да наступнага новага гаспадарчага года.

Асаблівая увага заслуговае заклік рабочых фабрыкі «Кастрычнік» аб увапаванні масавай абароннай работы. Мы жывем і працуем на граніцы з капіталістычным Захадам. Манаваш абарона зольнасць нашай радзімы, падтрыманне рэзерв Чырвонай Арміі — сватэжны абавязак кожнага грамадзяніна краіны Совету.

Рыхтуючыся па-большавіцку сустраць слаўны юбілей 20-годдзя БССР, беларускі народ ішчыце цясней агартуноша вокам роднай большавіцкай партыі і вялікага правядыра народаў таварыша Сталіна. Магутным разваротам сацыялістычнага саборніцтва працоўныя БССР ішчыце больш памнажыць багатні нашай гарача любімай радзімы — вялікай СССР.

НАГЛЯЯ ПАГРОЗЫ «БЕРЛІНЕР ТАГЕБЛАТ» ПА АДРАСУ ЛІТОВСКАГА ўРАДА

ПАРЫЖ, 10 снежня. (ТАСС). Газета «Берлінер тагеблат» амаціла вялікі артыкул, прысвечаны нахвалючым выбарам у клайпедскі (мемельскі) сеймік. Артыкул гучыць, як прамая пагроза. «Літва павіна адмовіцца ад усёй раённай палітыкі ў адносінах Мемелі (Клайпеды), інакш, — папярэджае газета, — Літва сутыкнецца з супраціўленнем мемельскіх немцаў, якія будзь падтрыманы Германіяй. Немцы Мемеля могуць быць упэўнены, што Германія а найвялікшай увагай сочыць за выбарамі і за барацьбой літоўскіх немцаў за аўтаномію Мемельскага края. Ад пазіцыі, якую ойма Літва ў гэтым пытанні, будзе залежаць характар яе далейшых адносін з Германіяй».

Нота іспанскага ўрада Англіі

ЛОНДАН, 10 снежня. (ТАСС). Іспанскі воасол у Лондане звярнуўся ў англійскае міністэрства замежных спраў з нотай, у якой заяўляе, што аб'яваў адносіны дамакратычных краін да вярварскіх бомбардыравак авіяцыйна інтэрвэнтаў неабароненых іспанскіх гаралоў выклікае негавданне і абурэнне іспанскага народа. Пасол звяртае ўвагу міністэрства на даклады англійскай камііі па расследванню бомбардыравак мірных гаралоў Іспаніі. У гэтых дакладах яна гаворыцца, што фашысцкая авіяцыя сістэматычна бомбардыруе неабароненае грамадзянскае масельніцтва. Не глядзячы на гэтыя ўсім вядомыя факты, дамакратычныя краіны адносіны пасіўна да бомбардыравак і не робяць ніякага спроб прычыніць гэтыя злачынствы. Іспанскі ўрад неад-

равава заяўляў, што ён сам здолён перамаць барацьбу з фашысцкай авіяцыяй адкапнымі ропраціўнымі мерамі, да якіх, аднак, урад не жадае прыбегчы, бо лічыць, што ад гэтага больш за ўсё пацярпюць нявінае грамадзянскае насьельніцтва, якое прыжывае на тэрыторыі, занятай мясечнікамі.

Далей у ноце гаворыцца, што іспанскі ўрад не робіць англійскаму ўраду ніякіх канкрэтных прапановаў, бо ён не сумнявацца ў тым, што англійскі ўрад ведае і можа знайсці метады спынення фашысцкіх зварстваў тым больш, што спыненне бомбардыравак мірных іспанскіх гаралоў залежыць ад двух урадаў, з якімі англійскі ўрад звязаны ўзаімі дружбы, урачыста абвешчаны ў апошніх дэкларацыях.

АРГАНІЗУЕМ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА НА ДАСТОЙНУЮ СУСТРАЧУ ХХ-ГОДДЗЯ БССР!

ДА УСІХ РАБОЧЫХ І РАБОТНІЦ, КАМАНДЗІРАў ВЫТВОРЧАСЦІ ПРАДПРЫЕМСТВАУ САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ І ЧЛЕНАУ АРЦЕЛЯў ад рабочых, работніц, служачых, інжынера-тэхнічных работнікаў менскай швейнай фабрыкі «Кастрычнік»

Дарагія таварышы! 1 студзеня 1939 года спаўняецца 20 год з дня ўтварэння нашай роднай Беларускай Саветскай Сацыялістычнай Рэспублікі. БССР створана пад кіраўніцтвам вялікай партыі большавікоў, яе тварамі з'яўляюцца геніяльныя правядыры працоўных усіх краін Ленін і Сталін. Сваю сацыялістычную дзяржаўнасць беларускі народ заваяваў пры дапамозе вялікага рускага народа, усіх брацкіх народаў краіны Совету ў жорсткай барацьбе з усімі ворагамі сацыялізма.

Слаўны юбілей 20-годдзя саветскай улады ў Беларусі ўсе працоўныя рэспублікі сустракаюць велізарнымі перамогамі на усіх участках сацыялістычнага будаўніцтва. 20 год! Гэта паранаўнаўча невялікі гістарычны адрэзак часу. Але колькі слаўных старонак успаюць гераічны беларускі народ у залацую кнігу перамог сацыялізма.

Дарагія таварышы, у гэты перадаблельныя дні мы, натуральна, аглядаемся на пройдзеныя за 20 год шлях. І кулы-6 мы ні кінулі наш позірк, які-б куток нашай роднай зямлі мы ні ўзялі, усюды мы бачым глыбокае змяненне. Магутны плуг сацыялізма перарваў нашы зямлі. Па-новаму, ішчыліва зямлі беларускі народ. Усёды мы бачым бадаўры, радасныя ўсмішкі на тварах саветскіх людзей. Мы чуюм званы і здаровы смех нашых дзяцей. Многачакуна ў мінулым беларуская жанчына дзякуючы саветскай уладзе дабілася сапраўды шчаслівай долі. Жанчыны ў нас шырока ўцягнуты ў працоўную дзейнасць. Нароўне з мужчынамі яны працуюць на нашых сацыялістычных фабрыках, заводах, саўгасах, калгасах, кіруючы самалёткамі, паравозамі, вылучаюцца на ашказныя пасты, прымаюць актыўны ўдзел у кіраўніцтве дзяржавай. Бадаўры і ўпэўненна крочыць у жыццё наша слаўная саветская моладзь. Для яе шырока адчыненыя дзверы школ, універсітэтаў, фабрык, заводаў, інстытутаў.

Усё гэтае мы дабіліся дзякуючы нястомным клопам аб беларускім народзе партыі большавікоў, вялікага правядыра народаў, лепшага друга беларускага народа таварыша Сталіна і саветскага ўрада. Велізарныя перамогі сацыялізма дасягнуты намі дзякуючы цясней дружбе з усімі народамі нашай радзімы, дзякуючы нястомнай дапамозе вялікага рускага народа, дзякуючы правільнаму ажыццяўленню ленынска-сталінскай нацыянальнай палітыкі.

Многачакуна гісторыя беларускага народа да Кастрычніцкай рэволюцыі была напоўнена пакутамі, крывёю і слязьмі. Старая, гарачынная, змораная Беларусь служыла крыніцай абтачаны польскіх панцоў, рускіх і беларускіх капіталістаў, памешчыкаў, кулакоў, куццоў і іншых зладзеяў-кравопіюцаў.

Пракляты царскі ўрад скоўваў беларускі народ ланцугамі няволі, рабства, прыгнечання і эксплуатацыі. І толькі 20 год таму назад кірэмы партыяй большавікоў, натхніны прыкладам вялікага рускага рабочага класа, беларускі народ падняўся да новага жыцця.

Смелым націскам Чырвонай Арміі, падтрыманай партызанскім рухам беларускага народа, з Беларусі былі выгнаны неапаўнаважаныя імпэрыялістычныя інтэрвенты і іх крывавыя пасобнікі — націмны, а годам наўзай былі нагалаву разгромлены беларускія банды, прававаўшы ўноў акабеліць беларускі народ. З гэтага моманту пачалася новая эра ў гісторыі беларускага народа. Вызвалены ад вёскаў пакут, ён далучыўся да новага, свабоднага жыцця і пачаў яго будаваць на аснове камунізма, на фундаменце непарушнай дружбы з народамі, якія наспляюць краіну Совету.

За 20 год Саветскай улады Беларусі былая калонія царскага самадзяраўства ператворана пад кіраўніцтвам партыі большавікоў у квітэноўна-Саветскую Сацыялістычную Рэспубліку, у рэспубліку буйнай сацыялістычнай індустрыі, калгасаў і саўгасаў, у магутны фарпост нашай радзімы на рубяжы з капіталістычным Захадам. Пышным шветам расцвіла наша нацыянальная па форме і сацыялістычная па зместу культура. Развіліся і расквітнелі таленты народа. Партыя Ленін-Сталіна вывадзіла выдатныя нацыянальныя беларускія кадры, да канца адданыя справе сацыялізма, новае саветскае інтэлігенцыя. Вялікія перамогі сацыялізма запісаны ў Сталінскай Канстытуцыі, пад разгорнутымі сцягамі якой дружна сям'я народаў СССР ідзе наперад да зячотых вяршынь камунізма.

Мы ўсе ведаем, і мы павіны гэта добра і зусцёлы памятаць, што наш плыч да пачіснага жыцця не быў усёяны розамі, нам прышлося перамагчы многіх ворагаў. Меншавікі, асэрмі, будаўцы, траціцкі-бухарынскі бандыты, нацыяналісты-ўсе гэты прарэзныя ворагі нашай радзімы, паследшы прадлажылі контрвоў лютыйнай беларускай рады, не раз паравалі сарваць пераможнае шветвіе беларускага народа да сацыялізма.

Ведаючы аб глыбокай адданасці беларускага народа справе партыі Ленін-Сталіна, сваёй любімай радзіме, гэтыя прадлажыны псы, агенты польска-нямецкай фашысцкай разведкі не смелі заяўляць аб сваіх зрадніцкіх намерах адкрыта. Яны дзейнічалі тайна і з-за вугла. Шпіянажам, школьніцтвам і дыверсіяў яны прававалі падарваць наш сацыялістычны лад і пазбавіць беларускі народ шчаслівага, радаснага жыцця.

Стаўка ворагаў біта! Ворагі і іх зрадніцкія планы разваены ўшчэнт.

СПРЭЧКІ ў ФРАНЦУЗСКІМ ПАРЛАМЕНЦЕ

ПАРЫЖ, 9 снежня. (ТАСС). На рашчым пасяджэнні палаты дэпутатаў сёння прадэжуаліся спрэчкі па агульнай палітыцы французскага ўрада. Комуністычны дэпутат Мішэль палверг разай крытыцы палітыку ўрада, які не оспіўся перад мабілізацыяй 30 лістапада рабочых камунальных прадпрыемстваў. — Рашчым крычыць аб няўдачы забастоўкі 30 лістапада, — прадлажыў прамоўна. — Аднак, чаму-ж брэмьяношныя меры рэспрэці супроць баставаных рабочых? Чаму зараз 24 тыс. рабочых авіяцыйных прадпрыемстваў дактураваны? Чаму, пачынаючы з 1 снежня, з-за пазіцыі ўрада і прадпрыемстваў стыханка больш і мільёна галэй працы?

ПАРЫЖ, 9 снежня. (ТАСС). Комуністычны дэпутат Габрыэль Перы ў сваёй прамовае спыніўца на пытанні аб франка-германскіх і франка-італьянскіх адносінах. Перы ўказвае, што франка-германская дэкларацыя ад 6 снежня прадстаўляе сабою небяспэку для Францыі, бо яна адрывае Францыю ад яе саюзнікаў. Затым выступіла Даладэ. Даладэ заяўляе, што ён не лічыць сабе ні алогікам, ні палітыкам якой-небудзь партыі або якіх-небудзь асоб і што ён будзе гаварыць тое, што ён думае сам. — Забастоўка 30 лістапада, — гаворыць Даладэ, — па зямсць сваіх натхнінелі была забастоўкай палітычнага характару супроць зьнешняй палітыкі ўрада. Даладэ сьвержае, бышым профасюзам ставілі сваёй задчай уаць у рукі ўладу. — Уласныя дакументы комуністычнай партыі, — сьвержае Даладэ, — не паказваюць на конт гэтага ніякі сумнянны.

Торэз спыняе гавару ўрада, указвао-

чы, што дакументы, якія апошні мае, з'яўляюцца дакументамі паліпэскага паходжання і што бязглузды ошвардзэнні «аб рэволюцыйнай забастоўцы ў мэтах захавату ўлады аб'яднаным профасюзам Сенсага раёна».

Даладэ апраўдае меры, прынятыя супроць забастоўшчыкаў, заяўляючы, што гэты, прыменены супроць рабочых, былі не небяспэчны, і што яны прыменены па яго асабітаму распараджэнню. Ён апраўдае таксама праследванні, якім падвержаны баставашыя 30 лістапада рабочыя. У заключэнне Даладэ сьвержа, што ён будзе прадэжуаць свой шлях з усёй цвёрдасцю.

ПАРЫЖ, 10 снежня. (ТАСС). Учора на вярчым пасяджэнні палаты дэпутатаў ад імя сацыялістычнай групы выступіў дэпутат Альберт Сэрэй, які заявіў, што сацыялісты астануцца вернымі народнаму фронту. Выступіўшы на пасяджэнні старшыня крайне-правай прафасійскай партыі «Дэмакратычны саюз» Фландан адорыў металы, прымененыя ўрадам у часе забастоўкі 30 лістапада, а таксама ашчэноўна палітыку ўрада і заявіў, што яго група будзе галасаваш за ўрад.

Пасля прамовае пільра сацыялістаў Ёлмоа была пастаўлена на галасаванне прапанаваная радэкалам прастая формула пераходу да чаровых спраў. Выступіўшы перад галасаваннем права ўрада Даладэ заявіў, што ён разглядзе гэту формулу, як выражэнне дачер'я ўраду. Прапанова радэкалаў была прынята 315 галасамі пры 241 супроць і 53 устрымаўшыся.

Ваенныя дзеянні ў Кітаі

у ЦЕНТРАЛЬНЫМ КІТАІ На фронце Цэнтральнага Кітаі пасля тыднёвага зашчына аднавіліся вядзеньні. 8 снежня японскі атрад колькасцю ў 200 чалавек, падшыўшы ў раёне Ючжоу да кітайскіх пазіцыяў на паліцыйным беразе ракі Сінцзяна, адкрыў артылерыйскі агонь. Пасля артылерыйскай падрыхтоўкі японскі атрад дачыў беспаспяхова прававаў атакаваць кітайскі пазіцыі, але зыў адбіт. Японцы таксама напярэды наўладчы пры спробе высадзіць десант на ўсходнім беразе возера Дунцзі, лобляў Лунцзюнь.

саў, 400 павозка, некалькі дзсяткаў той рысу і т. д. Заняўшы Лашань, кітайскія войскі ўсталявалі кантроль над шасейнай дарогай Лашань — станцыя Сінсянь. Кітайскія часці вядуць падрыхтоўку к атацы на Сінсянь.

Але мы не павіны забывацца. У нашых радах не павіна быць месца дабрадушшу, ратазейству і беспалапачасці. Ні на адну мінуту мы не павіны забываць аб падтрыманні таварыша Сталіна аб капіталістычным акружэнні, аб неабходнасці трымаць наш народ у стане мабілізацыйнай гатоўнасці. Мы павіны быць заўсёды гатовы адказаць на прасікі ворагаў сакуршальным уларам, як гэта ядуча арабілі пры падтрыманні ўсяго саветскага народа доблесным патрыёты радзімы, героі Хасана, якія далі добры ўрок японскім самураям, прававаўшы напярэды свяшчэнныя граніцы нашай радзімы.

Дарагія таварышы, агартуноша ішчыце пакоў любімай партыі Ленін-Сталіна, вакол нашага роднага правядыра і настаўніка вялікага Сталіна! Будзем нястомна множыць багатні нашай радзімы, сустраем слаўнае 20-годдзе БССР новымі перамогамі на усіх участках сацыялістычнага будаўніцтва!

Калектыў рабочых і работніц, служачых і інжынера-тэхнічных работнікаў менскай швейнай фабрыкі «Кастрычнік» уключаючы ў сацыялістычнае саборніцтва на дастойную сустрачу 20-годдзя БССР.

У рэзультаце перадастрычніцкага сацыялістычнага саборніцтва, у якім на нашай фабрыцы прынялі ўдзел усе рабочыя, работніцы і камандзіры вытворчасці, фабрыка вывадзіла свой вытворча-аператыўны план за 11 месцаў 1938 года на 101,5 проц. у пэнасным выражэнні, а ў натуре — на 102,4 проц. Колькасць стыханаўшчы вырастае з 722 чалавек у ліпені да 1.231 чалавек на 1 снежня 1938 года. 75 стыханаўшчы выконваюць свае нормы звыш чым на 200 процантаў.

Зараз мы бірам на сябе сацыялістычнае абавязанства сустраць слаўны юбілей ішчыце больш магутным разваротам стыханаўшчы раку. Мы абавязваемся да 1 студзеня 1939 года вышпуніць звыш аператыўна-вытворчага плана 1938 года на 600 тысяч руб. гатовай прадукцыі, дабіцца ператварэння буйнейшых цэху фабрыкі — 1-га і 2-га — у судальна-стыханаўшчы, арганізаваць не менш дзясціны новых школ на перадач стыханаўшчы метадаў работы, узорна падрыхтавацца да

выканання плана 1939 года ў суме 40.200 тысяч рублёў, забяспечыць выкананне усіх класных паказальнікаў плана і даць нашаму саветскаму сляжычу прыгожае і высокакаснае адзенне.

Мы абавязваемся ішчыце шыроў разгарнуць масава-абаронную работу, дадаскова падрыхтаваць 40 аначыстаў ПШХА, 20 нарашчываўскіх стралоў, арганізаваць тры новыя страловыя гурткі і т. д.

Мы заклікаем усіх рабочых і работніц, усіх камандзіраў вытворчасці, інжынера-тэхнічных работнікаў прадпрыемстваў БССР, членаў арцеляў, рабочых чыгуначнага транспарта, лясной і тарфяной прамысловасці прадоўжыць і ішчыце больш разгарнуць пачатак у перадастрычніцкія дні сацыялістычнае саборніцтва і прынесці нашай радзіме новыя багатыя вытворчыя паларункі да 20-годдзя БССР.

У аснову нашага саборніцтва мы прапануем накіласці барацьбу за калектыўную арганізацыю стыханаўшчы работы, за ператварэнне усіх брыгад, амен, цэху і шельх прадпрыемстваў у судальна-стыханаўшчы. Кожны калектыў рабочых і работніц павінен дабіцца перавыканання гадзых вытворчых праграм, пампынаныя радоў стыханаўшчы, добрых паказальнікаў па якасці прадукцыі і зніжэнню сабекошту. Прыем усё меры і забяспечым узорную падрыхтоўку нашых прадпрыемстваў да наступнага года гаспадарчага года.

Ішчыце шыроў разгорнем масава-абаронную работу, падрыхтуем новыя сотні і тысячы варашчываўскіх стралоў, конікаў, гранатамётчыкаў, машыністаў, лётчыкаў, каб ішчыце магутна быў развор нашай слаўнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. Ішчыце жыць партыя Ленін-Сталіна — арганізатар нашых сацыялістычных перамог! Ішчыце жыць ордэнавая Саветская Сацыялістычная Беларусь і гераічны беларускі народ! Ішчыце жыць наша любімая радзіма — вялікі СССР! Ішчыце жыць вялікі брацкі рускі народ і ўсе брацкія народы краіны сацыялізма! Ішчыце жыць вялікі правядыр народаў, любімы бацька настаўнік і друг Іосіф Вєсарыянавіч Сталін!

ПА ДАРУЧЭННУ АГУЛЬНАГА СХОДА РАБОЧЫХ, РАБОТНІЦ, СЛУЖАЧЫХ І ІНЖЫНЕРА-ТЭХНІЧНІХ РАБОТНІКАў ЗВАРОТ ПАДІСЛАЎ

Дэярэтар фабрыкі Л. З. НАГАНА, сакратар партіама — Б. Л. ЛІБЕРМАН, намеснік старшыні фэбкома — Б. І. МАТУСЕВІЧ, стыханаўшчы, слухачы інжынера-тэхнічныя работнікі — Н. І. ЕУСЮШІН, В. С. БАГАМОЛА, З. І. ГРЫШАН, П. Т. ВЯРШОК, А. Х. ДАЛІНА, І. С. ШОСТАК, А. Ф. ФАІЛІН, Г. Е. ФАІЛІН, П. Я. ГАЛАДЗЕЦ, Б. І. СНЕЖЫНСКАЯ, Г. Н. СПЕТОЛЬНИК, В. М. ПАДОКОН, Я. В. БУТЫЛЕЎ, С. Б. БОРТНІК, М. В. ВЯРЬЦІНА, А. М. ВАРСАН, А. А. ГАМБУРГ, С. М. СІПЕР, М. П. КРАТОВІЧ, С. Б. ФРЭДІМАН, Е. Г. ПЯТРОВА, С. Д. МЕТОР, М. М. ЛЕВІН, М. Л. ТРАЦЬАВІЦІ, І. Ш. ЧЭРНАМОРАЦ, Я. С. ГОШТЭЙН, І. А. ЛЕВІН, Б. А. КАПЛАН, С. Д. МАРГОЛІНА, А. М. БУРШТЭЙН, А. С. ЛАЗАРЧУК, Н. В. АСАДОўСКАЯ.

Сёсія аб-явірае даклады «Роля сьваабаротаў у павышэнні Урадзайнасці і сістэма апрацоўкі глебы ў сьваабароце», «Праблема павышэння Урадзайнасці ільну ў трыпай ляснішчы», «Скарістанне мавольных угнаенняў» і ішчы. пытанні, звязаныя з атрыманнем высокіх і ўстойлівых ураджаў.

У прэзідыум сесіі выбары тт. Палімарніка, Кісялёў, Горыў, акалеміці тт. Кулагін, Кедрэў-Зіхман, калгасніцы Саранчук, Ціханская, аграном Галчароў і ішчы.

Пад бурныя, даўна немаўкаючыя апладасменты выбарацыя ганарова прэзідыум у саставе таварыша Сталіна, кіраўнікоў партыі і ўрада і тт. Демітравы, Тэльмана, Хосе Дыаса, Пасіняры.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ ПЕРАВАГА ІНДЫВІДУАЛЬНАЙ ВУЧОБЫ

З вялікім натхненнем і радасцю сустрэла савецкая інтэлігенцыя пастанову ЦК ВКП(б) аб пастаўцы партыйнай прапаганды для настаўніцтва «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)» з'яўляецца асабліва важным. Нам дорады самы каштоўны капітал — падрастаючае пакаленне, і мы абавязаны выхоўваць яго ў камуністычным духу, у духу гарачай любові да сваёй радзімы. І зусім зразумела, што без авалодання марксіска-ленінскай тэорыяй нямыслима паспяховае выкананне гэтай патрэбнай задачы.

Авалоданне тэорыяй б'еў кроўная справа ўсяго савецкага настаўніцтва. Хачу падзяліцца, як я пачаў вывучэнне гісторыі намай партыі пасля выхату ў свет «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)».

Асноўным метадам павышэння свайго ідэйна-палітычнага ўзроўня я выбраў самастойную работу над кнігам, над працамі класікаў марксізма-ленінізма. Калі «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)» друкаваўся ў газеце, я працягнуў усе яго раздзелы. Калі я чытаў гэты энцыклапедычны большыма, перад маімі вачыма прайшоў увесь шлях пераважна шлях нашай большышкай партыі на ўсім яе шляху барацьбы за сацыялізм.

Глыбока, з адоўжам у руках пачаў вывучаць гісторыю партыі пасля выхату кнігі. Уважліва чытаў першы раздзел — «Барацьба за стварэнне опіяльна-дэмакратычнай рабочай партыі ў Расіі». Каб больш уясніць, выкарыстоўваў дадатковыя матэрыялы — творы Леніна і Сталіна, асобныя раздзелы з прац Плеханава «Да пытання аб развіцці маніфэстаў пагляда на гісторыю» і «Нашы рознагалосці». Чытаў Плеханава крытычна.

Прапрацоўваючы падрабязна, раздзел аб Пешчурскім «саюзе барацьбы за вызваленне рабочага класа», арганізаванага і створанага Леніным. Азнаёміўся са зместам лістовак, напі-

саных Леніным да бастуючых рабочых Пітэра.

Дэларную барацьбу правяла наша партыя з «эканамістамі». Каб засвоіць гэта, я працягнуў творы Леніна «Пра тэст 17-ці», «Што рабіць?». Цяпер для мяне стала ясным, чаму «эканамісты» з'яўляўся агентурай буржуазіі ў руках рабочага руху, чаму «эканамісты» стараліся накіраваць рух на ілжывы руху.

Я прыступіў да вывучэння чацвёртай падтэмы «Барацьба Леніна супроць народніцтва і легальнага марксізма». Па гэтым раздзелу працягнуў творы Леніна «Што такое «прывілейны народ» і як яго ваюць супроць сацыял-дэмакрату». Для мяне стала ясна, што народнікі з'яўляліся фальшывымі прывілеямі народа, што яны тармазілі рэвалюцыйную барацьбу рабочага класа за сваё вызваленне.

Перайшоўшы да вывучэння II і III раздзелаў гісторыі ВКП(б), я працягнуў творы Леніна «Крок наперад, два крокі назад». Наша партыя правяла вельміную барацьбу з меншавікамі, траікістамі, якія ішлі талды абавязковай рабочай клас, перахадзілі стварэнню большышкай партыі. Траікісцкія бандыты, пасля Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі 1917 года скаціліся ў лагер контррэвалюцыйны, сталі агентамі фашысцкіх разведкаў.

Мая хатняя бібліятэка за апошні час запоўнілася ралым каштоўнымі твораў Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна. Апрача таго, я набываю мастацкую літаратуру, якая неабходна кожнаму самастойна вывучаюму гісторыю ВКП(б).

Самастойнай рабоце над кнігамі штодзень аддаю 2—3 гадзіны. Я пераканаўся на сваім ўласным вопыце ў вельмінай перавазе індывідуальнай вучобы.

Д. Е. ЦЫМБАЛАУ,
дырэктар віцэбскай 27-й сярэдняй
руускай школы.



Студэнт IV курса Беларускага дэкабрызму, выдаткі вучобы, кандыдат партыі тав. Касакін за вывучэннем гісторыі ВКП(б).
Фота Маслаева (СФ).

РОСТ ПАРТЫЙНЫХ РАДОЎ

ЖЛОБІН, 9 снежня. За апошні 6 месяцаў раённая партыйная арганізацыя прыняла ў кандыдаты партыі 44 чалавек. Сярод іх — перадавыя людзі калгаснай вёскі — загадчык свінагадоўчай фермы калгаса імя Кірава тав. Маршын, старшыня калгаса імя Энгельса тав. Федарук і іншыя. У кандыдаты партыі прыняты лепшыя саставіцель пазлоў станицы Жлобін комсомольца тав. Байчэкоў, дырэктар Акцёрскай ялмоўнай сярэдняй школы, добры агітатар, Зынаіда Рогіч і іншыя.

За гэты перыяд у кандыдатуры члены партыі пераведзена 10 чалавек. Сярод іх: старшыня калгаса «Чырвоны Радуніч» тав. Мартынюк, ветфельчар калгаса імя Кірава тав. Байчэкоў, брыгадзір гэтага калгаса тав. Савасілаў.

Пры калгасе імя Кірава ў кандыдатурай групы створана пярвічная партыйная арганізацыя.

Сход Інтэлігенцыі ў Оршы

ОРША. (Спец. нар. «Звязды».) Днямі адбыўся сход інтэлігенцыі горада па пытанню азнамлення з пастановай ЦК ВКП(б) «Аб пастаўцы партыйнай прапаганды ў сувязі з выпускам «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)». Даліклад на сходзе зрабіў сакратар РК КП(б) тав. Желянін.

Выступаўшы ў спрэчках ўрач Раскін, настаўнік Піноў і другія адвалячы дэларныя значэнне выхату ў свет «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)». Яны заклікалі, што савецкая інтэлігенцыя бязмежна ўважана таварышу Сталіну за класічны дакумент марксіска-ленінізма.

Прабле адвалячы, што райком партыі да такой важнай справы яе правядзенне схода інтэлігенцыі горада палёжы бяздальнасці. У Оршы налічваецца звыш 1000 інтэлігентаў. На сходзе ж прысутнічала ўсяго 90 чалавек. Сход пачаўся на 2 з паловай гадзіны пазней.

СХОД ПАРТЫЙНАГА АКТЫВА ЧЫГУНКІ

Гэтымі днямі ў клубе імя Леніна адбыўся сход партыйнага актыва 5-га аддзялення (менскага) Заходняй чыгункі, на якім быў заслушан даклад часова выконваўча абавязкі начальніка палітдзелу тав. Сарычова аб пастанове ЦК ВКП(б) «Аб пастаўцы партыйнай прапаганды ў сувязі з выпускам «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)».

Актыв у сваёй пастанове прапанаваў палітдзелу ў вузавому парткому кучэй наладзіць кансультацыйна-прапагандысцкую ў партыйным кабінце вузла і арганізаваць іх выезд на лінейныя станцыі для кансультацыйна-самастойна вывучаючых гісторыю ВКП(б).
Н. СТРЭЛЬЧАННА.

АСНАВАЛЬНІКІ БЕЛАРУСКАЙ ССР — ЛЕНІН І СТАЛІН

Вялікая ідэя аб праве нацыі на самавызначэнне аж да аддзялення і ўтварэння самастойнай дзяржавы, абгрунтаваная Леніным і Сталіным заложыла да Кастрычніка 1917 года, пасля ўстанавлення дыктатуры пролетарыята стала цэнтральным палажэннем канстытуцыйных актаў і важнейшых дэкрэтаў Савецкай ўлады.

У сувязі «Звароце да рабочых, салдат і сялян аб перамозе Кастрычніцкай рэвалюцыі» II Усерасійскага з'езда Савятаў у азначальны дзень 7 лістапада 1917 года, павеліваючы аб пераходзе ўлады да Савятаў, указаў, што новая ўлада «завішчыць усім нацыям, населяючым Расію, сапраўднае права на самавызначэнне».

16 (3) лістапада 1917 года Савецкі ўрад апублікаваў «Дэкларацыю правоў народаў Расіі». Гэты гістарычны дакумент быў напісан Сталіным і падпісан Леніным і Сталіным. У хвалючых, натхненых радках Дэкларацыі быў абвешчаны пачатак новай эры ў жыцці раней заняволеных народаў Расіі.

Дэкларацыя паклала ў аснову дзейнасці рабоча-сялянскага ўрада па пытанню аб напільнасных наступных пачатках:

1. Роўнасць і суверэнасць народаў Расіі.
 2. Права народаў Расіі на свабоднае самавызначэнне, аж да аддзялення і ўтварэння самастойнай дзяржавы.
 3. Адмена ўсіх і ўсіхкіх нацыянальных і нацыянальна-рэлігійных прывільій і абмежаванняў.
 4. Свободнае развіццё нацыянальных меншасцей і этнаграфічных груп, населяючых тэрыторыю Расіі.
- Дэкларацыя яшчэ больш згуртавала масы раней прыгнечаных народаў вакол партыі Леніна—Сталіна, вакол гераічнага рускага рабочага класа і выклікала шалёнае вышчэ і азбабленне ў лагерах буржуазіі і яе контррэвалюцыйнай нацыяналістычнай агентуры.
- Перамога Кастрычніцкай рэвалюцыі, пачатак ў асноўных прамысловых цэнтрах, пашырэнне па ўсёй краіне. Рабочыя і сяляне нацыянальных краінаў, на прыклад рускага рабочага класа, грамілі і звар'яцка «сваю» нацыянальную буржуазію.

Пі франтаў з'езд, які адбыўся ў Менску 20 лістапада 1917 года пад старшынствам А. Ф. Мяснікова, пры ўдзеле прадстаўнікоў ЦК партыі большышкаў т. Орджанікідзе і Валдарскага, аб'явіў Беларусь савецкай.

Імкнуўся вярнуць аднавіць рэвалюцыйны матэрыялізм да работы і палітычны прывілей, абараняючы свае класавыя інтарэсы, буржуазія і яе контррэвалюцыйная агентура на Украіне, на Беларусі, на Кавказе і іншых краінах краіны, прабуе стварыць свае «нацыянальныя ўрады» для таго, каб процістаялі іх цэнтральнаму Савецкаму ўраду, які ворагі ізабаралі, як «студыі» рускі ўрад.

У сваім артыкуле «Кастрычніцкі перавагі і нацыянальнае пытанне» таварыш Сталін ускрыў да канца сутнасць тактыкі буржуазіі і паказаў сапраўдны твар гэтых нацыянальных урадаў, якія буржуазія стварала ў першыя месяцы пасля Кастрычніка 1917 года і процістаяла Савецкай ўладзе.

«Справа ў тым, — пісаў таварыш Сталін, — што гэтыя «нацыянальныя ўрады» і слухаць не хацелі аб сацыялістычнай рэвалюцыі. Буржуазыя па прыродзе, яны зусім не хацелі разбураць стары буржуазны свет, — наадварот, яны лічылі сваім абавязкам захоўваць і ўмацоўваць яго ўсімі сіламі. Імперыялізм, — наадварот, яны ніколі не былі супроць таго, каб захваціць і падпарадкаваць сабе кавалкі і кавалкі «чужых» нацыянальнасцей, калі прадстаўлялася к таму магчымасць. Нядава, што «нацыянальныя ўрады» на акраінах аб'явілі ваіну сацыялістычнаму ўраду ў цэнтры».

Беларускім наддэмам, як і ўсім контррэвалюцыйным пільням, было выгада прадлажэнне ваіны з Германіяй, бо пры дапамозе гэтай ваіны яны разлічвалі на аслабленне і звар'яжэнне маладой дзяржавы рабочых і сялян. Таму супроць палітыкі Савецкага ўрада, які імкнуўся шляхам заключэння міру з Германіяй атрымаць пераходныя краіны і разнаволеных народаў, шалёна выступілі меншавікі, эсэры, беларускія напільны, украінскія шавіністы, буйдзюны, расійскія чорнасоценцы, белгавардэскае нечышчэ і іх саюзнікі Троцкі і Бухарын.

Следствам па справе антысавецкага «права-траікісцкага блока» ўстанавлена, што Троцкі з яго контррэвалюцыйнай групай, Бухарын і яго антысавецкая група, называўшыя сабе для маскіроўкі «слэвымі» комуністамі, сумесна з «слэвымі» эсэрамі арганізавалі змову супроць Савецкай ўлады. У гэтай гнуснай бандзе стаяла сваёй задачай сарваць заключэнне Брэсцкага міру, звар'яжэнне Савецкага ўрада, аршытаваць і забіць яго кіраўнікоў, правядзюро партыі і народа — В. І. Леніна, Я. М. Свердлова.

Гнусная правакцыя Троцкага, якая выраілася ў свядомым зрыве заключэння Брэсцкага мірнага дагавора, і адрадыніцкі дзеянні яго саюзніка Бухарына аказалі вельміную ўслугу германскаму імперыялізму. 16 лютага 1918 года нямецкі генерал Гофман заявіў аб спыненні перамір'я і 18 лютага германскія палчцы перайшлі ў наступленне. Пад націскам пераважаючых сіл узброеных да зброі нямецкіх акупантаў астаткі старой арміі не ўстаялі і пачалі разбегіцца. 18 лютага немцы ўступілі ў Давіоск; 20—22 лютага былі заняты Полацк, Орша, Мінск і іншыя гарады і мястэчкі Беларусі.

У гэтыя цяжкія дні большымі пад кіраўніцтвам Леніна і Сталіна прыступілі да арганізацыі атрады Рабоча-сялянскай Чырвонай арміі, каб не дапусціць праціўніка да сэрца рэвалюцыі — Петраграда.

1 студзеня 1938 года спайніліца 20 год з дня ўтварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі — неад'ёмнай часткі вялікага Савецкага Саюза.

3 гага нумара газета «Звязда» пачынае друкаваць на сваіх старонках прапагандысцкія артыкулы і матэрыялы, паказваючы росквіт Беларускай ССР, барацьбу беларускага народа пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна з усімі ворагамі народа за радаснае і шчаслівае жыццё, за пабудову камунізма.

Гнусная правакцыя Троцкага, якая выраілася ў свядомым зрыве заключэння Брэсцкага мірнага дагавора, і адрадыніцкі дзеянні яго саюзніка Бухарына аказалі вельміную ўслугу германскаму імперыялізму. 16 лютага 1918 года нямецкі генерал Гофман заявіў аб спыненні перамір'я і 18 лютага германскія палчцы перайшлі ў наступленне. Пад націскам пераважаючых сіл узброеных да зброі нямецкіх акупантаў астаткі старой арміі не ўстаялі і пачалі разбегіцца. 18 лютага немцы ўступілі ў Давіоск; 20—22 лютага былі заняты Полацк, Орша, Мінск і іншыя гарады і мястэчкі Беларусі.

У гэтыя цяжкія дні большымі пад кіраўніцтвам Леніна і Сталіна прыступілі да арганізацыі атрады Рабоча-сялянскай Чырвонай арміі, каб не дапусціць праціўніка да сэрца рэвалюцыі — Петраграда.

Арганізаваныя рэгулярныя атрады Рабоча-сялянскай Чырвонай арміі дэлі рашучы апоры германскім імперыялістам пад Нарвай і Перавам.

«Дзень адпору войскам германскага імперыялізма — 23 лютага—стаў днём нараджэння маладой Чырвонай Арміі».

Большыя Беларусі арганізуюць атрады і групы для апару нямецкім акупантам. У загадзе № 7 галоўнакамандуючага заходнім фронтам тав. Мяснікова ад 10 сакавіка 1918 года гаворыцца:

«Заходняму фронту загадана ўтварыць у прыфрантавай паласе трывалую завесу атрады, якімі і не прадпусціць углыб Расіі праціўніка».

Арганізаваныя рэгулярныя атрады Чырвонай арміі і шматлікія атрады і групы партыйна злучэння і дочкаў беларускага народа пад кіраўніцтвам большышкаў выступілі на барацьбу з нямецкімі акупантамі.

Немцы часова акупавалі Беларусь; настаў цяжкі перыяд у жыцці працоўных. Зноў вярнуліся капіталісты і памешчыкі. Паліялі галаву беларускія напільны, заварушылі шавіністы ўсіх нацый і ўсіхкіх контррэвалюцыйных партыі. З падполля вылез контррэвалюцыйны выканаўчы камітэт так званага «Савецкага кагрэса».

Для таго, каб стварыць відзімасць шырокага прадстаўніцтва ўсіх напільнасных і слаўна насельніцтва Беларусі ў сваім выканаўчым камітэце, нацямі дапоўнілі яго састаў прадстаўнікі Буйла і Поалей-пшопа; былі ўведзены таксама прадстаўнікі так званай «еўмека-гадскай групы», г. з. памешчыкі, фабрыканты, мясцовыя домаўладальнікі і крамнікі. Увесь гэты контррэвалюцыйны блок называў сябе вельмі прэтыённа «народным сакратарыятам Беларусі».

Прэзэрэныя ворагі беларускага народа паслявоць крываваму кайзеру Вільгельму II прывітальную тэлеграму ад імя контррэвалюцыйнай беларускай рады. У гэтым прытанні нацямі звар'яжэння да кайзера са словамі «найдзібнейшай удзячнасці за вызваленне Беларусі германскімі войскамі».

Толькі пад акупантствам германскай імперыі, — заўважылі напільны, — бачыць рада добрую долю сваёй атрады ў будучым».

Яны марылі аб устанавленні на вечны час у Беларусі лад, асваванага на эксплуатацыі працоўных, на заняволенні рабочых і сялян. Таму ад імені свайго «ўрада» напільны ў пастанове № 1 ад 12 ліпеня 1918 года спыналіца абвясціць скасаванымі звабы, злабытыя беларускім народам пад кіраўніцтвам большышкаў партыі і рэзультата Кастрычніцкай рэвалюцыі.

«Усе дэкреты ўрада Леніна, — заўважылі ворагі народа, — а таксама быўшыя народных камісарыяў Заходняй вобласці і фронты прызначылі для Беларусі неправадзімымі».

лі аказаць працоўны брацкай Расійскай рэспублікі.

Аб усіх гэтых фактах сведчаць шматлікія дакументы.

Тав. старшыня ваяскаў у Сянно тэлеграфавуў 4/IV 1918 года ў Маскву Савету Народных Камісарыяў:

«У акупіраванай мясцовасці штодзінна спалываюцца маса паселішчаў. Дзесяткі тысяч людзей гінучы явіліна. Сотні тысяч сем'яў асуджаны на верную галодную смерць, тэрарызаванае лютасцю немцаў насельніцтва ў мошце перабягае на тэрыторыю рэспублікі і мошч аб дапамозе. Прашу прыняць паспільны меры да паліпшэння становішча нашых братоў за лані маркандыя ліній, а таксама прашу належнае распадзіраў і ўказанні аб далейшай дапамозе пільнасным бажанам».

Нямецкім акупантам не ўдалося занявоць рабочых і сялян Беларусі. І брацкім саюз з рукамі і украінскім рабочымі і сялянам, пад кіраўніцтвам большышкаў беларускі народ падняўся на апачтэвэнную ваіну супроць інтэрвентаў.

Пад кіраўніцтвам сваіх слаўных палкавоў паліліся рабочыя і сяляне нашай радзімы на бой з воражэй арміяй. На Украіне Варашылюў і Шпорс, у Беларусі Мяснікоў — фарміравалі атрады Чырвонай арміі і наносілі матэрыялы ўдары інтэрвентам. У тылу ў германскіх акупантаў разгарнуўся магутны партызанскі рух. Вялікія ілі большышкаў «ранікоўцы» у асродках нямецкіх салдат. У раллах германскай арміі пачалося разлажэнне.

Сіла большышкаў прапаганды, магутны рух народных мас, які ўзнік у апачтэвэнную ваіну пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна, нанеслі смерцальны ўдар палчцам германскага імперыялізма. Рэвалюцыйны падзеі ў Германіі восенню 1918 года з'явілі тэмкі завяршэннем агоў імперыі гогецполернаў, разам з якой канчаткова разлажылася і яе армія.

Наступленне Чырвонай арміі восенню 1918 года прывало да пачінга бегства нямецкіх акупантаў. Услед за імі без агляці паспільны ўпчы капіталісты і памешчыкі са сваім марыянетачным урадам у асобе беларускай контррэвалюцыйнай рады.

10 снежня 1918 года Чырвоная армія, радасна вітаема працоўнымі, уступае ў Менск і над вызваленай Беларусі зноў узнікае чырвоны сігн Савятаў.

Перад маладой вызваленай Савецкай рэспублікай сталі неадкладныя задачы дзяржаўнага будаўніцтва і замацавання звабы, злабытых пры дапамозе брацкага рускага рабочага класа. Гэтыя пытанні былі прадметам абмеркавання VI Паўночна-заходняй абласной канферэнцыі РКП(б), якая адбылася 30—31 снежня 1918 года ў Смаленску.

30 снежня 1918 года па прапанове таварыша Сталіна канферэнцыя аб'явіла сабе I з'ездам КП(б)Б.

Канферэнцыя паставіла:

«Прамачы пад увагу, што на часовай VI Паўночна-заходняй абласной канферэнцыі РКП(б) прадстаўлены поўнасьцю ўсе знаходзячыся на тэрыторыі Беларусі камуністычныя арганізацыі, канферэнцыя аб'явіла сабе I з'ездам Компартыі (большышкаў) Беларускай рэспублікі».

Канферэнцыя вынесла рашэнне аб утварэнні самастойнай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусі.

Гістарычны рашэнні канферэнцыі, якія ажыццелі новую светлую эру ў жыцці Беларусі, якія вызначылі стварэнне Беларускай савецкай дзяржавы, наспі, былі прыняты, распрацаваны і ажыццелены па ініцыятыве і пад неспрадным кіраўніцтвам вялікага друга беларускага народа Іосіфа Вісарыявіча Сталіна, у непрымірнай барацьбе з буржуазнымі беларускімі нацыяналістамі.

Ворагі народа Жылуноўч і К' выступаючы з пенай іла рота супроць укаванай таварыша Сталіна аб стварэнні Савецкага ўрада Беларусі і апублікаванні Маніфэста, патрабавалі, каб урад быў «ўтанымым» і не меў ніякіх зносін з Цэнтральным Камітэтам нашай партыі і ЦК КП(б)Б. Жылуноўч і яго контррэвалюцыйная група полла прычлілі супроць кандыдатуры, рэкамендаванай ЦК КП(б)Б ва ўрад Беларускай аснове ўказаннаў таварыша Сталіна.

1 студзеня 1919 года на паселдванні ЦК КП(б)Б на працягу цэлага дня буржуазныя напільналісты, полла неўраўчы, хацелі сарваць апублікаванне Маніфэста аб утварэнні БССР і канструаванне беларускага ўрада.

У гэты час вялікі друг беларускага народа таварыш Сталін знаходзіўся ў тэлеграфнага апарата і праз тав. Мяснікова кіраваў паселдванні, рашуча грамаць беларускіх буржуазных напільналістаў.

Не гледзячы на гнусныя спробы буржуазна-нацыяналістычнай групы ворагаў беларускага народа сарваць справу афармлення ў законодаўчым парадку ўтварэння Беларускай ССР, ветапамі 1 студзеня 1919 года быў апублікаваны Маніфэст, паказам аснованы на прыных нацыянальнай палітыкі большышкаў партыі і адрадаваны асабіста таварышам Сталіным.

КАЛГАСНАЯ ПЯРВІЧНАЯ ПАРТАРГАЊІЗАЦЫЯ

(Ад карэспандэнта «Звязды» па Гомельскай вобласці)

Камуністы пярвічнай партарганізацыі калгаса імя Энгельса, Церахоўскага раёна, у перыяд выбараў кіруючых партарганізацыя аднадушна выбралі партарган калгаснага шопера тав. Кузьмянікова. Новому партыі быў даўнаж: паліпшчы партыі-масаўную работу, мабілізаваць калгаснікаў на арганізацыйна-гаспадарчае ўмацаванне калгаса.

Партгор тав. Кузьмянікоў з большышкай настойлівасцю прыняўся за выкананне рашэнняў справядліва-выбарчага схода і за кароткі перыяд дабіўся значных зручкаў. Партыйныя сходы праводзіцца рэгулярна, усебачна падтрымоўваюцца. На сходах камуністы абмяркоўваюць рост партарганізацыі, становішча работы сярод беспартыйнага актыва, а таксама пытанні калгаснага будаўніцтва.

Для калгаснікаў праводзіцца гутаркі і даклады аб міжнародным і ўнутраным становішчы. Дзякуючы арганізацыйнай праверцы выканання камуністы пачалі добра сумленна выконваць партыйныя даручэнні. За невялікі перыяд работы аўтарытэт партгорга т. Кузьмянікова сярод камуністаў і калгаснікаў значна павысіўся. Лапцікі сельсавет, які абслугоўвае партарганізацыю, вышпаў ў лік перадавых па сканчэнню сельсагаспадарчых работ і выкананню дзяржаўных абавязачельстваў.

Пярвічная партарганізацыя дабілася 6 ялчэ лепшых паказальнікаў, калі-б райком КП(б)Б аказаў ёй сістэматычную дапамогу. Пакуль гэтай дапамогі камуністы не бачылі. Райком партыі вылучыў т. Кузьмянікова загадчыкам райканторай Загортён. Кан-

тора Загортён знаходзіцца на адлегласці 5—6 кілометраў ад калгаса. У партарганізацыі тав. Кузьмянікоў прыходзіцца бачыць вельмі ралка. А партгор, які адвараны ад партарганізацыі, не можа канкрэтна кіраваць работай партарганізацыі.

4 снежня Церахоўскім райком партыі слухаў справядліва пярвічнай партарганізацыі калгаса імя Энгельса аб выкананні рашэнняў справядліва-выбарчага схода. З даклада партгорга і даклад, што самая буйная калгасная партарганізацыя мае нізкая дасягненія. Разам з гэтым адзначан рад істотных недахопаў, у якіх вынаваў у першую чаргу сам райком.

У партарганізацыі дэярна палатляцца партыйная гаспадарка. Партгор не рэз зварачае ў райком з просьбай прыслаць інструктара для таго, каб навучыць яго як складваць план і афармляць працяколы. Гэтага райком не зрабіў. Нельга сказаць, што ў пярвічнай арганізацыі не былі інструктары і члены райкома. Аднак яны не аказвалі дапамогі партгоргу ў наладжванні партыйнай работы.

Па справядліва пярвічнай партарганізацыі і садкакладам выступілі прапанаўшы ў камісіі па праверцы работ гэтай арганізацыі—Інструктара райкома тав. Шпак і камуніст тав. Цыркін. Гэтыя таварышы фактычна аказалі ў ролі рэвізораў, якія толькі фіксавалі факты, але не прынялі неабходных мер па зніжэнню вылучэнных недахопаў у рабоце партарганізацыі.

Зводка НКЗ БССР

АБ ХОДЗЕ РАМОНТУ ТРАНПОРТА — НА 5 СНЕЖНЯ
І ЗАСЫПЦІ НАБЕНЫХ ФОНДАУ У КАЛГАСАХ БССР — НА 1 СНЕЖНЯ
(у проц. да плана)

Вобласці	Рамонт трактараў		Усяго апрацавана ўраджаю і боёвых (без уліку ўраджаю і боёвых)		Засыпана насення шматгадовага траў.		Засыпана насення			
	Капітальны раён	Вулічны раён	Ураджаю і боёвых	Ураджаю і боёвых	Капітальны	Шматгадовы	Бульба	Іншы		
Віцебская	7,0	2,5	72,2	69,1	18,1	28,6	8,4	81,2	83,5	74,3
Гомельская	20,4	12,2	60,6	61,1	27,2	19,2	11,4	77,8	44,6	75,5
Магілёўская	23,7	2,8	57,4	57,8	10,4	21,4	1,8	77,7	55,4	69,3
Менская	24,9	—	48,5	50,4	15,9	28,0	10,9	82,3	52,7	78,9
Палеская	16,3	3,0	60,7	64,5	30,9	31,7	7,3	78,3	59,0	86,5
Па БССР	21,2	5,5	59,8	60,0	20,2	25,3	6,9	79,6	65,7	75,3
Было на 1/ХІ-38 г.	—	—	40,4	37,4	14,9	16,4	4,6	51,2	50,6	54,0

СПЫНІЦЬ ПАРУШЭННІ СТАТУТА СЕЛЬГАСАРЦЕЛІ

Рэдакцыя газеты «Звязда» атрымлівае многа сінгалаў аб грубых парушэннях статута сельгасарцелі. Асабліва многа пісем аб парушэнні раздзела статута аб зямлі.

Вось некаторыя факты.

У сельгасарцелі «Другі в'яз калгаснікаў-ударнікаў», Сметаніцкага сельсавета Петрыкоўскага раёна, зямельны масіў калгаса разбазарваецца. Тут надзялі прысядзібнымі ўчасткамі за лік калгаснай зямлі людзей, якія не маюць ніякага дачынення да калгаса.

Праўленне калгаса «Новае жыццё» Рудня-Стаўбюнскага сельсавета Свяцілавіцкага раёна, адлюў у аронду аднаасобікам 30 гектараў калгаснай зямлі перага ўкосы і 70 гектараў другога ўкосы.

Старшыня калгаса «Другая індустрыя», Старасельскага сельсавета Рагачоўскага раёна, Харытонаў самавольна прадаў 5 гектараў калгаснай зямлі аднаасобіку. Гэта-ж самае зрабіў старшыня калгаса «Ватра», Аздаўскага сельсавета Барысаўскага раёна, К. Савін, які са згоды праўлення зарэадаваў калгасную зямлю грамадзянам м. Чарняўка ў ліку 2,28 гектара, а Барысаўскаму леспрагасу — 4,04 гектара сенажаці.

Аўтары многіх пісем падкрэсліваюць, што некаторыя старшыні сельсаветаў не толькі не прымаюць да адказнасці парушальнікаў статута сельгасарцелі, а самі яго парушаюць. Старшыня Чарняўскага сельсавета, Прапойскага раёна, тав. Грахоцік сам давольніў наставініку тав. Бондарэву скасіць 1,5 гектара сенажаці калгаса «Звязда».

Старшыня Баратынскага сельсавета, Смалявіцкага раёна, Сарока незаконна даў прысядзібным частак грамадзяніну Капцу з калгаснага масіва.

Кіраўнікі некаторых калгасаў не прытрымліваюцца статута ў п'ятнаццаці ўчастках калгаснікаў. У некаторых калгасах прападзілі калгаснікам не залічыўшы ў кніжкі на працягу 3-4 месяцаў. Так, у сельгасарцелі «Комінтэрн», Коранскага сельсавета

Лагойскага раёна, ўсё прападзілі зямлі. Калгаснікі не ведаюць, колькі яны выправалялі прападзілі на працягу ўсяго 1938 года. Тут ігнаруюцца ўстаноўлены статуты парадка, што брыгадзір павінен прападзілі калгаснікаў запісваць у яго прапоўную кніжку адзін раз у тыдзень і кожны месяц вышываць спісы з паказам, колькі хто выправаляў прападзілі.

Калгаснікі сельгасарцелі «Чырвоная зорка», Забонскага сельсавета Асіпавіцкага раёна, паведамляе, што брыгадзір першай брыгады Чыглейчык перасярдна на полі не правярае выкананую работу. Вечарам ён абходзіць калгаснікаў і з іх слоў запісвае ім прападзілі. Такі метад «работы» прыводзіць да разбазарвання прападзілі, аслабляе прапоўную дысцыпліну і зніжае прадукцыйнасць працы.

Сігналы з месці паказваюць, што ў многіх калгасах сталі на няправільны, антываказны шлях незаконна паведаляць прысядзібным часткамі калгаснікаў. Калгаснікі сельгасарцелі «Чырвоны ўдарнік», Лапінскага сельсавета Асіпавіцкага раёна, паведамляюць, што старшыня рэвізійнай камісіі, напераконт статуту сельгасарцелі, мае прысядзібны ўчастак у 0,83 гектара зямлі, брыгадзір — 0,89 гектара.

Падобных сінгалаў многа. Усе яны паказваюць, што кіраўнікі некаторых раёнаў і калгасаў забылі ўказанні таварыша Сталіна аб неабходнасці прывільнага спалучэння асабістых інтарэсаў калгаснікаў з грамадскімі інтарэсамі калгаса; забыліся, што прысядзібны ўчастак мае толькі падобнае значэнне, а галоўныя даходы калгаснікі павінен атрымліваць ад росту калгаснай гаспадаркі ў цэлым.

Сталінскі прыкладны статут сельгасарцелі асабістых частак — асноўны закон жыцця калгаснай вёскі. Трэба без літання змагацца з парушальнікамі статута сельгасарцелі. Трэба забяспечыць большэвіцкае ажыццяўленне статута сельгасарцелі ў кожным раёне, у кожным калгасе.

І. СТРАЛЬНІЦКАЯ,
Я. САВІЦКАЯ.

47 ЦЭНТНЕРАЎ АЎСА З ГЕКТАРА

13 калгасаў, абслугоўваемых Большавіцкай МТС, Менскага раёна, за тры апошнія гады асвоілі 1919 гектараў балот і іншых наўгоддзяў. На асвоеных землях калгасы знімаюць высокія ўраджай. Калгас імя Сталіна Кайкаўскага сельсавета ў гэтым годзе атрымаў жыта па 35 цт. з кожнага гектара.

па пасеву на балоне, аўса — па 47 цт. з гектара, проса — 20,5 цт. з гектара і т. д.

Высокі ўраджай на асвоеных балотах атрымалі калгасы імя Ільіча, «Новы свет», Круціцкага сельсавета, імя Леніна Кайкаўскага сельсавета імя Войкава Гатаўскага сельсавета.

РЫХТАВАЦА ДА КОНКУРСА ВАКАЛІСТАУ

Беларусы дасягнулі нашай краіны на ўсіх галінах сацыялістычнай будовы і адукацыі ў такой галіне, як мастацтва. Толькі ў краіне Советаў, кіруюмай вялікай партыяй Леніна—Сталіна, створаны багатыя магчымасці для развіцця культуры, нацыянальнай па форме, сацыялістычнай па зместу. Толькі ў краіне, дзе ажыццяўляюцца магучыя ідэі марксізма-ленінізма, якія ажыццяўляюцца вернай зброяй у справе крытычнага авалодання музыкальнай спадчынай мінулага, магчым сарадзіць рос т мастацтва. Неларма на міжнародных конкурсах піяністаў і скрыпачоў СССР у апошнія гады трымае першынства і, па трынацім вызначэнні некаторых замежных крытыкаў, Советскі Саюз з'яўляецца самай музыкальнай краінай у свеце. Але каб даказаць, што СССР — гэта краіна самай перадавой музыкальнай культуры. Бо якім прагрэсам у галіне мастацтва могуць пахваліцца краіны капіталізма? Фашызм — вораг культуры, ён напірае ўсе мастацкія каштоўнасці, створаныя чалавечым, ён адкінуў Германію — краіну Гэта і Шылера, Вагнера і Ветховена — на сотні год назад, да часу сярэднявекіў, інквізіцыі і пагромаў.

На фоне адзігучай культуры імперыялістычнай буржуазіі яркім светачам прадастае краіна сацыялізма, дзе кожнаму таленту, творчому работніку прадастаўлены ўсе магчымасці для далейшага росту і ўдасканалення.

Музыкальныя сваты, алімпійцы, конкурсы дырыжораў, смычковых квартэтаў, закончыўшыся нядаўна декадаю савецкай музыкі — усё гэтыя мерапрыемствы накіраваны на тое, каб яшчэ шырэй і лепш развіваць нашу музыкальную культуру.

Пасля рэду прапашоўных конкурсаў у канцы бягучага года адбудзецца ўсесаюзны конкурс вакалістаў. Конкурс мае надзвычайнае значэнне. Па-першае, ён стымулюе спевакоў да больш інтэнсіўнай работы над голасам і больш тонкай мастацкай перадачы музыкальнага твора; па-другое, ён дае магчымасць спевакам паслужыць лепшым вакалістаў Саюза, аздаўніцца з сучаснымі патрабаваннямі, прадуценымі да спевакоў. Апрача таго, ён выяўляе найбольш адаронных спевакоў і выяўляе стан вакальнага мастацтва ў нас у Саюзе, а таксама недахопы вакальнай педагогікі.

Па ўсяму Саюзе запісваюцца на конкурс даволі многа спевакоў і спявачак. Па адной РСФСР палана запісваць 200. Нядаўна, не меншая колькасць жадаючых прымаць удзел у конкурсе будзе ад усіх астатніх рэспублік.

Вакальнае мастацтва Беларусі самастойна стала развівацца параўнальна нядаўна. Ленінградская кансерваторыя спраўдзіла нядаўна 75-гадовы юбілей, Кіеўская — 50-гадовы. Таксама дзесяці год сваяго існавання налічваюць кансерваторыі Маскоўская, Тбіліска, Олска і іншыя. Між тым, Беларуская кансерваторыя існуе ўсяго сем год. Не глядзячы на гэта, у Маскве ад вакальным мастацтвам Беларусі складалася даволі добрая думка Масквы не раз чула і паследа палюбін наш дэпшу спявачку, задуханую артыстку Л. П. Александроўскаю. У Маскве ведаюць нашых артыстаў, вядоўчых выдатнымі галасамі, як Млодз і Друвер. На вакальнай канферэнцыі 1937 года цэл і такімуді добрае ўражанне студэнтаў Беларускай кансерваторыі Кіра, Сімаго і Аламантава, якія з'яўляюцца ў сучасны момант артыстамі Тэатра оперы і балета і філармоніі. Трэба меркаваць, што і на ўсесаюзным конкурсе вакалістаў сперакі Беларусі будуць не на апошнім месцы.

Запісвалася на конкурс у нас 14 чалавек. Спачатку меркавалася пачаць конкурс 10 сьнежня, але на апошнім пасяджэнні Камітэта па арганізацыі ўсесаюзнага конкурсу вакалістаў было вырашана адкласці яго да 25 сьнежня, бо большасць удзельнікаў яго не меў дастаткова часу для падрыхтоўкі да конкурсу.

Першы тур конкурсу будзе праведзены на месцах, г. зн. у Маскве, Ленінградзе, Кіеве, Менску, Тбілісі і ў іншых гарадах; другі і трэці тур будуць праведзены ў Маскве. У Менску першы тур конкурсу назначы на 14 сьнежня. Да гэтага конкурсу, маючы вялікае значэнне, павіна быць прызначана ўвага ўсіх работнікаў мастацтва і грамадскіх арганізацый. Конкурс будзе стымулаваць для далейшага росту музыкальнай культуры БССР.

Праф. П. ЦІХАНАУ,
старшыня Камітэта па арганізацыі конкурсу вакалістаў.



Акадэмік Віктар Віктаравіч Ціханав у лабараторыі гомельскага навукова-даследчага інстытута лясной гаспадаркі ля ўзроў рэзых відаў палоскіх дрэў. Фото С. Грына.

ХУЛІГАНСКІЯ АДНОСІНЫ ДА СЕЛЬСКОЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫ

(Ад спецыяльнага карэспандэнта «Звязды»).

За 25 кілометраў ад горада Магілёва, на жыццёвым месцы, размясцілася сяло Вендрыж. Гэта сапраўднае савецкае сяло. Выдатная школа-дзіцяцкі сад, вялікая больніца, Дом сакультуры, МТС, пошта, сельцо. Усе гэта створана за год сталінскіх пяцігодкаў. Былы аднаасобнікі сёла Вендрыж аб'ядналіся ў калгас імя Сталіна.

Сельская інтэлігенцыя — вялікая палітычная сіла. Сяло мае 16 настаўнікаў, 3 урачоў, 3 фельчароў, мелісяў, аграрнаму, бухгалтараў, работнікаў апрацоўчых, МТС і інш. Усе інтэлігенцы на лічавіца больш 50 чалавек і ўсе яны — кроў ад крыві, плоть ад плочі нашага народа. Яны атрымалі вышэйшую і сярэдняю асвету за год савецкай улады.

На жаль, на гэту вялікую культурную сілу звартаецца вельмі мала ўвагі.

Пасля прапоўнага дня людзі з вялікім задавальненнем пайшлі ў Дом сакультуры, але ён заўсёды на-ва-ку. Адрываецца ён толькі ў дні асаблівых урачыстасцей, або ў час пажыццёвага пленуму сельсаветаў. Праўда, аднойчы загаліч Дома сакультуры тав. Маневіч рашыў парушыць ачыны парадка і ачыны дзверы Дома сакультуры ў вычыны дзень. Але ўвчч Прымоўшчым не прыйшлося там культурна апачыць. Бруд, холад прымуслі наведальнікаў разыйсціся дамах.

Чыталі ў Доме сакультуры аўсім няма. Ёсць бібліятэка, размяшчана ў маленькім брудным пакойчыку, які заўсёды ронным хлямам. У вулгу стаіць заплыная шафа, а ў ёй некалькі дэстактаў даўно перачытаных кніжак і брашуры. Сярод іх ёсць нават літаратура ізіята. Каштоўныя кніжкі і брашуры з палітычнай і мастацкай літаратуры зараслі тоўстым слоём пылу.

У сяле ёсць няма галенавітых людзей — спевакоў, танцоў, гарманістаў. Іх трэба арганізаваць, дапамагчы ім стварыць драматычны харавы, музыкальны і іншы гурты. Аднак гэтым ніхто не займаецца. Вечары самодзейнасці аўсім не праводзяцца.

Сельская інтэлігенцыя жадае актыўна ўдзельнічаць у грамадскай рабоце. Настаўнікі Панасенка і Орман, медык Бувіч і Музыкантава справядліва скардзіцца:

— Мы тут працуем не некалькі год. Але не ведаем такога выпадку, каб нам працягалі кваліфікацыю даклад аб міжнародным становішчы, або лекцыю на тэарэтычную або навуковую тэму. Нас не ўдзяваюць у грамадскае жыццё.

Вялікім палітычным удзельнікам сустрэла сельская інтэлігенцыя паставу ЦК ВКП(б) аб паставоў партыйнай арганізацыі. Між тым, партыйная арганізацыя не арганізавала дапамогі інтэлігенцы, самастойна вывучаючы гісторыю ВКП(б). Кваліфікаваная кэ-сультыя не праводзіцца. Нават кнігі

«Кароткі курс гісторыі ВКП(б)» чамусці зніклі з савецкага сельцо. За апошні час наша краіна ўзбагацілася новымі выдатнымі кінофільмамі. З найвялікшай цікавасцю мільёны грамадзян нашай радзімы глядзяць кінофільмы «Чалавек з ружом», «Ленін у Кастрычніку», «Вялікае заравя» і інш., у якіх паказаны вобразы вялікіх гегіў сацыялістычнай рэвалюцыі Леніна і Сталіна. Між тым да сёла Вендрыж гэтыя карціны не даходзяць. На працягу ўсяго 1938 года жыхары сёла паямаюць толькі 2-3 выпадкі дэманстрацый кінокарцін. А ў раённых арганізацыях ёсць усё магчымасці рэгулярна абслугоўваць насельніцтва кінокарцінамі.

У сёле Вендрыж мелі месца і адкрытыя хуліганскія адносіны да савецкай інтэлігенцыі. Аднойчы ноччу старшыня сельсавета, член партыі Кацюжэвіч у іным выглядзе раптоўна ўварваўся ў больніцу і пачаў прываць да дзяжурных работнікаў. Іго прагнаў з больніцы. Тавы Кацюжэвіч уварваўся ў кватэру дырэктара больніцы — урача Шайнікіна і загадаў яму неадкладна ўстаць з ложка і без усякай патрэбы пайсці з ім у больніцу. На жаль, партарганізацыя вельмі якая аднаслася да факта хуліганскіх, дзікіх адносін камуніста да савецкай інтэлігенцыі.

Сельская інтэлігенцыя вельмі слаба ўдзяваецца ў грамадска-палітычную работу. Сельсавет і парторг упамінаюць аб існаванні настаўніцкай толькі талы, калі трэба прывесці сходы калгаснікаў. Што датычыць таго, каб унікнуць у патрэбы і запатрабаванні інтэлігенцыі сёла — гэта яшчэ адсутнічае.

Партыйная арганізацыя (парторг тав. Беднік) часта праводзіць адкрытыя партсходы, на якіх прысутнічаюць настаўнікі, некаторыя мелработнікі, работнікі МТС, пошты і інш. Партыйныя сходы, галоўным чынам, абмяроўваюць гаспадарчыя кампаніі. На павесть дна партыйнага схода яшчэ ні разу не стала пытанне аб палітычным і культурным абслугоўванні сельскай інтэлігенцыі. Прыняўваючы та варышы з райкома партыі таксама не надалі партарганізацыі занапца патрэбамі і запатрабаванні інтэлігенцыі і не даўна, што партыйная арганізацыя, якая наогул мае слабы рост, амаль аўсім не расце за лік сельскай інтэлігенцыі. У групе спачваючых няма ні аднаго сельскага інтэлігента. Вельмі слаба працуе і камсамольская арганізацыя.

Партыя і ўрад многа ўвагі аддаюць пашы савецкай інтэлігенцыі, акрамя таго яе сталінскімі клопатамі. Новае кіраўніцтва райкома партыі павіна надаліць большэвіцкія адносіны да сельскай інтэлігенцыі, дапамагчы ёй авалодаць большэвізмам, уцягнуць яе ў актыўнае грамадскае жыццё, дапамагчы самастойна авалодаць марксісцка-ленінскай тэорыяй.

З. ЛАРЫСАУ.

25 НОВЫХ ДАМОЎ ДЛЯ РАБОЧЫХ

Белпромбудтрест у гэтым годзе распачаў будаўніцтва 25 новых жыллёвых многакватэрных дамоў для рабочых і інжынера-тэхнічных работнікаў фабрык і заводаў рэспублікі. На віцебскай акумулятарнай фабрыцы будуюцца 18-і 12-кватэрныя дамы. Кожная кватэра будзе складацца з 2-3 пакояў, кухні. Засяленне першага дома намечана ў студзені 1939 г. На швейных фабрыках «Профінтэр» і «Сцяг індустрыялізацыі» будуюцца два 32-кватэрныя дамы,

на махорачнай фабрыцы — 18-кватэрны дом, на станкабудуўнічым заводзе «Чырвоны металіст» імя Кірава — 12-кватэрны дом.

У Магілёве распачата будаўніцтва 32-кватэрнага дома для стаханавцаў скурзавола імя Сталіна і два 8-кватэрныя дамы для стаханавцаў нагальных заводаў № 7 і 8. Новыя дамы для рабочых таксама будуюцца трыстам у Менску, Гомелі і Оршы.

ЛЕНІН І СТАЛІН — АСНАВАЛЬНІКІ БЕЛАРУСКОЙ ССР

грамадскага і дзяржаўнага ўстроўтва маладой Беларускай Савецкай рэспублікі.

Вялікім энтузіязмам сустрэлі шырокае працоўны мас Беларусі гістарычныя рашэнні в'езда КПК(б), паклаўшы пачатак Беларускай савецкай дзяржаўнасці, закідаўшы беларускі народ будаваць новае, свабоднае жыццё ў саюзе з усімі народамі, развіваючы Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыяй ад гнёту буржуазіі.

Ідэя інтэрнацыяналізма, магучае жаданне агуравацца ў адну цесную сям'ю Савецкіх рэспублік — вось што выначала пачуцці і імкненні народных мас Беларусі ў гэты гістарычны перыяд.

Вызваленне Беларусі ад акупантаў, агураванне рабочых і сялян у Советскае пазаўдальні магчымасці ворагаў на роўнае асвету контррэвалюцыйную работу. Таму яны, маскіруючыся, ачэнь прыязночы Савецкую ўладу, сталіся скасіць вялікую справу дзяржаўнага самавызначэння Беларусі, скарыстаўшы яе на-варожам для папярэння контррэвалюцыйных нацыяналістычных ідэяў аб «самыянічце» Беларускай рэспублікі ў адзінства з «беларусамі» і «савецкімі» ад рускага «некультурнага» Захада і «беларусамі» па «інтэлігентнага» Захада.

Контррэвалюцыйная дзейнасць тадыма, называўшыся сябе ў гэты перыяд у метах маскіроўкі «беларускімі камуністамі», была выкрата партыяй. Цэнтральнае Бюро КПК(б) па ініцыятыве тав. Мяснікова вынесла спецыяльнае паставоу, у якой давалася рэкава палітычная ацэнка дзейнасці гэтых так званых «беларускіх камуністаў».

Прыяздом такт гэтай паставы, апублікаванай у газеце «Звязда» ад 17 студзеня 1919 года.

Ад Цэнтральнага Бюро Камуністычнай партыі (большэвікоў) Беларусі.

У некаторых пунктах Беларусі павялічы і паліўваюцца людзі, якія

(Працяг)

завяваюць сябе беларускімі камуністамі, якія, відаць, паставілі сабе мэтай дэзарганізаваць камуністычную і савецкую работу на месцах.

Людзі гэтыя ў большасці выпадкаў ядуць нацыяналістычную агітацыю.

Цэнтральнае Бюро Камуністычнай партыі (большэвікоў) Беларусі гэтым заўвага, што вышайшымі элементамі нічога агульнага не маюць з камунізмам і з партыяй.

На месцах таварышы і арганізацыі павіны лічыцца з агентамі і прадстаўнікамі Цэнтральнага Бюро Камуністычнай партыі (большэвікоў) Беларусі, або з мясцовымі камітэтам Кампартыі (большэвікоў) Беларусі.

Выкрываючы дзейны мясцовых беларускіх нацыяналістаў, якія, прыкравшыся фальшывым нацыянальным флагам, выконвалі заданні буржуазіі, накіраваны на разрыв брацкага саюза працоўных Беларусі і Расіі, партыя адначасова змагаецца супроць розных вышайшых разважак, адлюстроўваючых інтарэсы разгромленых капіталістаў і памешчыкаў.

Рознага роду антыленінскія і сталінскія заданні «левай аэры», «левай камуністы» і інш., аблакараваюцца ў адну контррэвалюцыйную банду з трапідыямі, спекулюючы ідэя рэвалюцыяй і прафэзалагіяй, выступалі супроць ажыццяўлення ленінска-сталінскай ідэі аб самавызначэнні нацыі.

Тактыка буржуазіі і не контррэвалюцыйнай агентыры была выяўлена і выкрата таварышом Сталіным.

У сваім артыкуле «Палітыка ўрада па нацыянальнаму пытанню», агулічаным у «Навештых ВКП(б)» 9 лютага 1919 года, таварыш Сталін пісаў:

«Праўнікі Савецкай улады не працімулі яшчэ раз кінуць ёй абінавачанне ў «новай спробе» расчла-

ку лютага 1919 года і в'езда Советаў Беларусі.

3 лютага 1919 года на в'ездзе была прынята першая канстытуцыя БССР. Палітычнай асновай для яе з'явілася гістарычная першая канстытуцыя брацкай РСФСР, расправадзана Леніным і Сталіным і затверджана 10 ліпеня 1918 года V Усерасійскім в'ездам Советаў. Аліні і тыя-ж палітычныя пачаткі, адна і тая-ж рэвалюцыйная мэтанакіраванасць вызначаюць змест гэтых двух канстытуцыйных актаў.

Робота гістарычнага і в'езда Советаў Беларусі прыкляла пад знакам няўхільнага імкнення да ўстаўнення пэснага саюза Беларускай Савецкай рэспублікі з РСФСР і ўсімі ўзнікшымі ў выніку Канстытычнай рэвалюцыі Савецкіх рэспублікаў.

Гэтыя заветныя спадчыніцы рабочых і сялян і в'езд Советаў Беларусі выражаны ў Дэкларацыі ад 3 лютага 1919 года.

Згод паставы:

«Пачаць перагаворы з Расійскай Савецкай Рэспублікай па ўстаўнаўленню федэратыўнай сувязі паміж ёй і Савецкай Беларускай» і аварнуцца да ўсіх Савецкіх рэспублік з прапаўнай — сувязі прыклад з рабочых і сялян Беларусі, — прыступіць да перагавораў аб устаўнаўленні федэратыўнай сувязі паміж Савецкай Расіяй і паміж сабой».

Дэкларацыя Беларускага в'езда Советаў з'явілася найарыштай ілюстрацыяй вялікай мудрасці і паслядоўнасці ленінска-сталінскай нацыянальнай палітыкі.

Працоўныя Беларусі ў асобі і в'езда Советаў заўвагі аб сваёй брацкай зацікаўленасці з рускім народам і ўсім развітолым ад улады буржуазіі і памешчыкаў нацыяналістамі.

Роботы і сямліне быўшай царскай калоніі прызналі неабходнасць стварэння добравольнага брацкага саюза з Расійскай рэспублікай. В'езд Советаў Беларусі ў сваёй Дэкларацыі ад 3 лютага заўвага, што толькі свабодны добравольны саюз пра-

</

НАЦЫЯНАЛЬНА-ПАЛІТЫЧНЫЯ СОВЕТЫ ПРЫ ПРАВІНЦЫЯЛЬНЫХ УРАДАХ КІТАЯ

ЧУНЦІН, 9 снежня. (ТАСС). 1 студзеня 1939 года па ўсяму Кітаю, за выключэннем некалькіх правінцый, будуць створаны Нацыянальна-палітычныя саветы пры правінцыяльных урадах.

Афіцыйна ўрада і Гомініана «Чжунцзяншэ» лічыць, што арганізацыя Нацыянальна-палітычных саветаў з'яўляецца найважнейшым падзеяй унутранай палітыкі Кітая.

Як і Нацыянальна-палітычны савет пры цэнтральным кітайскім урадзе, так і правінцыяльны Нацыянальна-палітычны саветы будуць мабільна вадзіць грамадскую думку кітайскага народа на працягу вызваленчых вайны і паскарэнне работ па нацыянальнай рэканструкцыі краіны. Нацыянальна-палітычны саветы таксама ўмоцняць антыяпонскую барацьбу ў раёнах, акупаваных японцамі.



Пастановка п'есы М. Горькага «Васса Железнова» ў Рускай дзяржаўнай драматычнай тэатры БССР. НА ЗДЫМКУ: артыстка Еўгенява ў ролі Васы і артыст Смельчак у ролі Кроткіх.

ЗАЯВА ГІТЛЕРАўСКАГА АГЕНТА ў Чэхаславакіі Кундта

ПРАГА, 9 снежня. (ТАСС). Старшыня парламенцкай фракцыі нацыянал-соцыялістаў (былых геілейнаўцаў) Кундт, які зараз з'яўляецца фактычным уладальнікам фашыскай Германіі ў Чэхаславакіі, выступіў ў гарадах Брно, Іглаве, Вішкаве і іншых на нарадах кіраўнікоў мясцовых гітле-

раўскіх груп. «Цяперашнія грамадскія групы ў Чэхаславакіі, — заявіў Кундт, — носяць толькі фармальны характар. Чэхаславацкая рэспубліка ўключана ў сферу поўнага ўплыву Трэцяй імперыі і чэхам застаецца толькі магчымасць аўтаномнага самакіравання».

АНТЫФРАНЦУЗСКІЯ ВYSTУПЛЕННІ ў ІТАЛІІ

Рым, 9 снежня. (ТАСС). Усе італьянскія газеты друкуюць афіцыйнае паведамленне аб адносінах італьянскага ўрада да франка-германскай дэкларацыі.

Адначасова фашысцкія газеты падбурваюць загаловамі паведамленняў аб антыітальянскіх маніфестацыях у Германіі і з'яўляюць, што ў адказ на гэтыя маніфестацыі італьянскія генеральныя консулы аддаў загад усім пражываючым у Тунісе італьянцам «перайсці да мерапрыемстваў па самаабароне». Гэта заява сведчыць аб тым, што фашысцкі ўладу Італіі, відаць, ужо рашылі на прыкладу германскага фашызму ў Суданскай вобласці перайсці ў Тунісе да арганізацыі канфліктаў і ўзброеных сутычак, скарыстоўваючы для гэтай мэты італьянскія фашысцкія арганізацыі, якія дзейнічаюць у Тунісе.

ПОСПЕХ ФІЛЬМА „АЛЕКСАНДР НЕУСКІ“

У Менску і Віцебску з вялікім поспехам праходзіць дэманстрацыя вялікага гістарычнага фільма «Александр Неўскі». У Менску, у кінатэатры «Чырвоная зорка» за 6 дзён прагледзена фільм каля 40 тысяч працоўных. За адзін толькі дзень 5 снежня фільм прагледзена 9,5 тысячы чалавек.

ЭКСКУРСІЯ НА РАДЗІМУ ТАВАРЫША СТАЛІНА

Варшавылаўскі райком комсомола г. Менска арганізоўвае цікавую экскурсію ў Горы — на радзіму вялікага праўдара народаў таварыша Сталіна. У ёй прымуць удзел 11 чалавек. Экскурсантаў пабываюць у лепшых музеях, агледзяць домік, дзе нарадзіўся таварыш Сталін, падпоўнюць друкарню большавікоў Закаўказзя.

У ліку экскурсантаў — мастакі БССР т.т. Яўшаў, Ізвергіна, Гаўрыленка, Андруховіч, Кроль, Брыжэўскі. Мастакі з'явіцца рад эпізодаў і зарысавак.

Экскурсантаў выязджаюць у экскурсію ў сярэдзіне снежня.

ВЕЧАР, ПРЫСВЯЧЭНЫ ШОЛАМ-АЛЭЙХЕМУ

У гарадах, мястэчках, рабочых клубах БССР наладжваюцца літаратурныя вечары, прысвечаныя 80-годдзю з дня нараджэння выдатнага аўрэйскага пісьменніка Шолам-Алэйхема.

Гэтымі днямі два такія вечары былі арганізаваны Магілёўскім гаркомом партыі і саюзам савецкіх пісьменнікаў БССР. Клуб швейнікаў і Дом піянераў у Магілёве заложылі каля 1300 чалавек — рабочых, інтэлігенцыі, школьні-

каў старых класаў. Малады аўрэйскай крыві Бязрукі апрабавалі дэклад аб творчасці Шолам-Алэйхема. Пісьменнікі Аксельрод, Тэлесін, Э. Каган чыталі перад сабраўшымі свае творы.

Літаратурныя вечары ўсюды праходзіць з поспехам і выклікаюць сярэд працоўных вялікую цікавасць да аўрэйскай класічнай і савецкай літаратуры.

НА ўСЕСАЮЗНЫ З'ЕЗД ХІРУРГАў

У канцы снежня ў Харкаве склікаецца 24 ўсеасаюзны з'езд хірургаў. Ад БССР на гэты з'езд выедзе 30 дэлегатаў і 15 гасцей. На з'езд паедуць кіраўнікі клінік Менска, Віцебска і іншых гарадоў рэспублікі, хірургі буйнейшых раённых больніц і асобных раённых цэнтраў.

Прафесар менскай 3 хірургічнай клінікі В. В. Ваюк і доктар А. Н. Пузанав выступяць на з'ездзе з дэкладам на тэму: «Лячэнне ажогаў» (па матэрыялах клінікі). Апрача таго, выступяць свае навуковыя паведамленні з'ездзе кіраўнік менскай артапедычнай клінікі прафесар М. Н. Шапіра і работнік гэтай клінікі доктар Р. М. Мініна.

МАСАВЫ ПАХОД У ПРОЦІВАГАЗАХ

Пачаліся пятая залатая ўсеасаюзная чымічная саборніцтва. Для ўдзелу ў саборніцтвах ад Менска даслашана 3 калектывы, заняўшы першыя месцы на раённых чымічных саборніцтвах (Белдобруд НКВД БССР, швейная фабрыка «КІМ», шпачынная фабрыка Імя Крупскай).

9 снежня ўсе рабочыя і служачыя Белдобруды прапрацавалі ў процівагазах 90 мінут. Сярэд працаўшых быў 68-гадовы касір тав Кужаль. 10 снежня калектывы Белдобруды і фабрыкі «КІМ» правялі 10-кіламетровы поход у процівагазах.

ДЗЕННІК

Сення, у 7 гадзін вечара, у Доме партыі (пакоем № 20) адбудзецца калектывнае перамова па рэзультатах першага рэзалуцыі Гомініана ВП(О): «Паралельна п'есаму ў народніцтвам і пашырэнне марксізму ў Габлі».

У 9 гадзін вечара, у Доме партыі (пакоем № 20) адбудзецца лекцыя для настаўнікаў гарада на тэму: «Аб ролі асобы ў гісторыі».

У 10 гадзін вечара, у памяшканні Дома тэлевіі (Комсомольскай, 25) адбудзецца першы канферэнцыйны саюз ваўраўчых бізнесменаў Каганскага раёна.

Часовыя п'есачныя атрапцы ў Каганскага райкома РК КПСБ (пакоем № 8).

ТУНІС (ДАВЕДНА)

Не задавальваючыся захватам Абсіі, фашысцкая Італія прэтэндуе і на французскі Туніс. Як паказала антыфранцузская дэманстрацыя ў італьянскай «паліце дэпутатаў», Італія не скрывае сваіх захватніцкіх замыслаў у адносінах Туніса.

Туніс размешчан у Паўночнай Афрыцы. З поўначы і ўсходу Туніс амыта Міжземным морам, на паўднёвым усходзе мяжуе з італьянскай калоніяй Лівія, а на захадзе — з Алжырам, які належыць Францыі. Тэрыторыя Туніса складае 125,1 тысячы квадратных кілометраў. На ланых перапісу 1936 года, Туніс мае 2.698.313 чалавек насельніцтва.

У краіне ёсць залежныя фасфатаў, жалезнай руды, вугалю, цынку.

Намывалі на чале Туніса стаіць бей Мухамед Аль-Хабіб (з 1929 г.), фактычна-ж кіруе французскі генерал-рэзідэнт, адказны за сваю дзейнасць перад французскім міністэрствам замежных спраў, у саставе якога ёсць спецыяльны дэпартамент па справах Туніса.

Туніс бмў акупаваў Францыя і са-

згоды Англіі і Германіі ў 1881 годзе. Яшчэ заложыў да французскай акупацыі Італія намервалася прыбраць Туніс да сваіх рук. Прыродныя багачыні і сельскагаспадарчыя рэсурсы Туніса прыцягвалі вялікую ўвагу італьянскіх капіталістаў. Італія ўмоцнена накіроўвае ў Туніс сваіх каланістаў, прабуе захваціць у свае рукі эканамічныя жыццё Туніса. Скарыстоўваючы факт наяўнасці значнага ліку італьянцаў у Тунісе, Італія вядзе кампанію за адтаржэнне Туніса ад Францыі.

Туніс мае велізарнае ваенна-стратэгічнае значэнне. Туніс знаходзіцца ў непасрэднай блізкасці ад Італіі. Тут акалічаны, што Туніс знаходзіцца ў руках Францыі, фашысцкая Італія разглядае як перашкоду для ажыццяўлення частаўлоўных замыслаў Мусаліні аб ператварэнні Міжземнага мора ў «італьянскае возера». Захват Туніса даў-бы Італіі магчымасць панаваць у цэнтральнай частцы Міжземнага мора і ў любы момант перавесці марскія камунікацыі Англіі і Францыі па Міжземнаму мору, г. зн. паміж Еўропай і Азіяй, Еўропай і Афрыкай. (ТАСС).

ПАПРАУКА

У паведамленні ТАСС аб рыбалоўных перагаворах у Японіі («Звязда» ад 9 снежня) укралася алячэтка. У першым абзацы треба чытаць замест

заява, зробленая 25 лістапада г. г., — заява, зробленая 28 лістапада г. г. (ТАСС).

Кінатэатр „Чырвоная зорка“

12 снежня

ДЗЕННЫЯ СЕАНСЫ

ГУКАВЫ МАСТАЦКІ ФІЛЬМ

Александр Неўскі

ПАЧАТАК У 11 г. 30 м. раніцы.
1 г. 30 м. дзнь.
3 г. 30 м. дзнь.

АРГАНІЗАЦЫЯМ І ШКОЛАМ НА ДЗЕННЫЯ СЕАНСЫ ПРАДА СТАРЭЖЭЦКА СІДКА ПРЫ КАЛЭКТЫВНЫХ ПАХОДАХ.

12 снежня дзенная наса адкрыта з 10 гадз. раніцы.

Беларускі дзяржаўны кінатэатр «Спартак»

11 снежня

ВОЧНАЯ СТАРКА

Аб'ёмнае № 36.

Пачатак у 7 г. 30 м. веч. Каса адкрыта з 9 г. дзнь да 8 г. 30 м. веч. Бесплатна.

Дзяржаўны ўраўскі тэатр БССР

11 снежня

«ТЭВЭ ДЭР МІХІКЕР»

Аб'ёмнае № 1.

Пачатак у 8 г. веч.

Кінатэатр «Чырвоная зорка»

АЛЕКСАНДР НЕУСКІ

Кінатэатр «РОДІНА»

«ВЕЛІКОЕ ЗАРЭВО»

Кінатэатр «Інтэрнацыяналь»

11 ліпеня

ДА ўВАГІ АБЛАНА, РАЯНА, ГАРАНА, ШІНОЛ І ВЫШЭЙШЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОУ!

УЗОРНА-ПАКАЗАЛЬНЫ МАГАЗІН № 56

МЕНГОРПРАМГАНДЛЯ

МАЕ ВЯЛІКІ АСАРТЫМЕНТ

ВУЧЭБНА-НАГЛЯДНЫХ ДАПАМОЖНІКАў

ПА УСІХ ДЫСЦЫПЛІНАХ.

ДРУКАВАНЫЯ ДАПАМОЖНІКІ

ПРАКЦЫЯНАЯ АПАРАТУРА.

ДЫЯПАЗІТНЫ І ПА РОЗНАЙ ТЭМАТЫЦЫ НА ШКЛЕ І ПЛЕНЦЫ.

ЗАКАЗЫ ВЫКОНВАЮЦА АКУРАТНА І ХУТКА

СКАРЫСТАЙЦЕ ДА СКАНЧЭННЯ ВУДЖЭТНАГА ГОДА МАЮЧЫСЯ ў ВАС СРОДКІ НА АБСТАЛЯВАННЕ КАБІНЕТАў ВУЧЭБНА-НАГЛЯДНЫХ ДАПАМОЖНІКАМ.

АДРАО МАГАЗІН: г. Менск, роў вуліцы Карла Маркса і Комсомольскай (Дом Наркмагаса), магазін № 36 Менгорпрамгандля. Тэл. № 29-567. Разліковы рахунак № 22611003 у Дзяржаўнаму.

КАЛГАСЫ, КАЛГАСНІКІ, РАБОЧЫЯ, СЛУЖАЧЫЯ,

РАЗВОДЗІЦЕ КРОЛІКАў!

Кролікаводства дае вялікія даходы ад продажу дзяржавы шкурам.

Нармаатам загатоўванне цана на кролічыя шкуркі ўстаноўлена:

за буйную шкуру 1 сорта (футравы пароды) — 7 руб. 40 кап.,
за буйную шкуру 1 сорта (футравы беспародны) — 5 р. 40 кап.,
за буйную шкуру 1 сорта (пухавы) — 6 р. 00 к.
Пры вялікіх жывых кролікаў у лік масапастанавы Заготжывдэ ўстаноўлена даплата за шкуру з 15 лістапада і па 15 сакавіка за пароднага кроліка — 4 р. і за беспароднага — 3 р., а ў астатні час года — 1 р 20 к.

Грамадзяне, жадаючы займацца кролікаводствам, могуць на льготных умовах купіць племянных кролікаў на загопунктах Загоптушніны і Загопжывдэ.

Кролікатрымацелі, здаваць шкуркі Загоптушніне!

Патрабуецца выплата поўнага кошту за здаваемую кролікашкуру і квітанцыі ўстаноўленага ўзору. Кролічыя шкуркі прымаюцца ў раённых цэнтрах загопунктах Загоптушніны і раз'язных агентамі.

За дэвелкам і растлумачэннямі па раз'ясненню кролікаводства звяртацца ва ўсе загопункты Загоптушніны.

БЕЛЗАГОПТУШНІНА.

Навед 8 уч. г. Менска, згодна прагавору ад 1 жніўня 1938 г., арганізацыя грамадскага гаспадарства г. Давідуш Шыльска-Фабіска, прак на Шырокай вул. дом № 46, кв. 2 па спіраве па аб'ёмна-начальніку па 237 арт. КК.

На палставе пастановы праўдзіума Цэнтрсаюза СССР і РСФСР ад 14 жніўня 1938 г.,

Завод „Чырвоны Хімік“ ВГО Цэнтрсаюза

ЛІКВІДУЕЦА

УСЕ АРГАНІЗАЦЫІ, УСТАНОУ І АСОБЫ, ЯКІЯ МАЮЦ ПРАТЭНЗІІ ДА ЗАВОДА, ПАВІННЫ ПРАД'ЯВІЦ ІХ ЛІКВІДНОМУ ЗАВОДА „Чырвоны Хімік“ ДА 15 СЕННЯ 1938 г.

Адрас ліквіднага: г. Менск, Няміга, 12.

БЕЛАРУСкі ДЗЯРЖАўны ТЭАТР ОПЕРЫ І БАЛЭТА.

У СВУВЯЗІ з ПАД'ЯХТОРКАМ ДА АДКРЫЦЦЯ ў СТУДЗЕНІ 1939 г. ВЯЛІКАГА ДЗЯРЖАўНАГА ТЭАТРА ОПЕРЫ І БАЛЭТА

СПЕКТАКЛІ ТЭАТРА ЧАСОВА СПЫНЮЮЦА.

АСТАРЭЖЫСЯ АВАНМЕНТЫ БУДУЦЬ САПРАўДНЫ НА СПЕКТАКЛІ ў ВЯЛІКІМ ДЗЯРЖАўНЫМ ТЭАТРА ОПЕРЫ І БАЛЭТА ДЫРЭКЦЫЯ.

ДА УВАГІ МЕДРАБОТНІКАў І МГДУСТАНОў.

АДЗЕЛАМ ПАДПІСНІ КОГІЗ'А ПРАДАўЖАЕЦЦА ПАДПІСКА НА МЕДЫЦЫНСКІЯ ЖУРНАЛЫ

на 1939 год

(ВЫДААНІ: Маскоўскае, Ленінградскае, Харкаўскае і Менскае).

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА МАГІ (Імя і ўважаныя КОГІЗ'А ў гарадах: Менск, Віцебск, Гомель, Магілёў, Бабруйск, Барысаў, Орша, Полацк, Слуцк, Лепель, Рэчыца, Мазыр і Асіпавічы, а таксама чыспоста АДЗЕЛАМ ПАДПІСНІ КОГІЗ'А ў Менску (Савецкая, 39).

ПРАСІЕКТ выданьняў з указаннем іх пазн ВЫСОБЛАЕЦЦА ПА ЦЕРШАМУ ПАТРАВАВАННЮ.

УВАГА: ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА ДА 22-ХІІ г. г. АДЗЕЛАМ ПАДПІСНІ КОГІЗ'А.

ШКУРА СВІННІ — КАШТОУНАЯ СЫРАВІНА

ДЛЯ СКУРАНОЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

АБП'АЛЬВАННЕ СВІННЫХ ТУШ

НЕЗАЛЕЖНА АД УЗРОСТУ, ЗАБАРСКЕНА ЗАКОНАМ ЗНАЙМАЦЕ ШКУРЫ ў усіх забітых і паўшых ад незараваных твароб свінні і парані і праднайдзе па ўстаноўленай цане літатый-целям — САЮЗНАГІСКУРУ або СЕЛ'СЬКО.

БЕЛАРУСКАЕ АДЗЯВЛЕННЕ САЮЗЗАГОПТУСКУР.

Навед 8 уч. г. Менска, згодна прагавору ад 1 жніўня 1938 г., арганізацыя грамадскага гаспадарства г. Давідуш Шыльска-Фабіска, прак на Шырокай вул. дом № 46, кв. 2 па спіраве па аб'ёмна-начальніку па 237 арт. КК.

На палставе пастановы праўдзіума Цэнтрсаюза СССР і РСФСР ад 14 жніўня 1938 г.,

Завод „Чырвоны Хімік“ ВГО Цэнтрсаюза

ЛІКВІДУЕЦА

УСЕ АРГАНІЗАЦЫІ, УСТАНОУ І АСОБЫ, ЯКІЯ МАЮЦ ПРАТЭНЗІІ ДА ЗАВОДА, ПАВІННЫ ПРАД'ЯВІЦ ІХ ЛІКВІДНОМУ ЗАВОДА „Чырвоны Хімік“ ДА 15 СЕННЯ 1938 г.

Адрас ліквіднага: г. Менск, Няміга, 12.